



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

ФІНАНСАВЫ КРЫЗІС ДАЕ ШАНС ТАННЫМ БЕЛАРУСКИМ ЛЕКАМ


Вядучымі аналітыкамі свету прагназавалася, што фінансавы крызіс у найменшай ступені адаб'ецца на сусветнай фармацэўтычнай прамсловасці. Адна з прычын адноснай стабільнасці і росту прыбыткаў фармацэўтычных вытворцаў — пастаянны попыт насельніцтва на лекавыя сродкі. Аднак у Беларусі, як і ў многіх іншых краінах на постсавецкай прасторы гэты аптымістычны прагноз, на жаль, не спраўджаецца. Так, праведзены Міністэрствам аховы здароўя аналіз кантрактных цэнаў на адны і тыя ж лекі па пастаўках у чвэртым квартале 2008 года і першым квартале 2009 года, выражаных у замежнай валюце ў пераліку на беларускія рублі, паказвае іх рост па асобных пазіцыях ад 40 да 150 працэнтаў. Пры гэтым доллар падаражэў у дачыненні да беларускага рубля толькі на 30 працэнтаў. Дастаткова зайсці ў любую аптэку, каб пераканацца, што цэны на лекі працягваюць расці, прычым на некаторыя «хардавыя» прэпараты вельмі істотна... **Для прыкладу, калі яшчэ ў маі балгарскі «спазмалгон» каштаваў 3400 рублёў, то сёння яго цана вагаецца ад 9 да 9,4 тысячы рублёў. Складаецца ўражанне, што хтосьці свядома спрабуе скарыстацца фінансавым крызісам. Каб папярэдзіць сацыяльнае напружанне, раісці ўрад рыхтуе паставоў аб абмежаванні вывазу і рэгістрацыі гранічнага ўзроўню цэнаў на лекі, зыходзячы з іх сабекошту. Аб тым, якія крокі робіць Міністэрства аховы здароўя Беларусі па стрымліванні росту цэнаў на лекі, мы гутарым з начальнікам Упраўлення фармацэўтычнай інспекцыі і арганізацыі лекавага забеспячэння Міністэрства Людмілай РЭУЦКАЙ.**



Фот. Марына БЕГУНОВА.

— Рост цэнаў на лекавыя сродкі на сённяшні дзень адно з найбольш складаных і сацыяльна вострых пытанняў. Прызнаемся, што з пачатку года ў Міністэрства аховы здароўя, асабліва на яго «гарачую» лінію, паступала вельмі шмат скаргаў ад пацыентаў, якія абураліся ростам цэнаў. І іх абурэнне цалкам можна зразумець, асабліва калі кошт нейкага прэпарата павялічваецца ў 2-3 разы. У пачатку года мы назіралі даволі істотны рост цэнаў на лекі як замежных, так і некаторых айчынных вытворцаў. Праверкі, праведзеныя Міністэрствам аховы здароўя, паказалі, што не ва ўсіх выпадках айчынных вытворцаў павялічвалі свае цэны абгрунтавана. Таму пасля нашага ўмяшання цэны вярнуліся на прымальны ўзровень з улікам інтарсаў прадпрыемстваў, каб тыя не працавалі са стратамі. Нельга не браць пад увагу тую акалічнасць, што беларускія лекі вырабляюцца пераважна з імпартных субстанцый, за якія трэба расплачвацца валютай, і менавіта кошт сыравіны ў многім вызначае кошт лекавага сродку. Шчыра кажучы, ільвіная доля беларускіх прэпаратаў і пасля падаражання рэалізацыя ўвогуле па сімвалічных цэнах — па 150-500 рублёў за ўпакоўку, нават талочных на праезд у грамадскім транспарце каштуе даражэй. Чаго зусім не скажам пра новыя цэны на многія імпартныя прэпараты.

Таму ў адрас замежных вытворцаў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Беларусь, былі накіраваныя калія сотні лістоў, у якіх мы выказвалі зацікаўленасць у прысутнасці іх прадукцыі на нашым фармацэўтычным рынку і прасілі знайсці магчымасць, каб пакінуць цэны на ўзроўні 2008 года. Міністр аховы здароўя Васіль Жарко заклікаў усіх уладальнікаў ліцэнзій на ажыццяўленне фармацэўтычнай дзейнасці максімальна знізіць аптовыя і гандлёвыя надбавкі на лекавыя сродкі і вырабы медыцынскага прызначэння з улікам росту адукусных цэнаў, назначаных у прайс-лістах, і разлікова-адпусных цэнаў па аптовым фармацэўтычным рынку. Яшчэ ў лютым Міністэрствам аховы здароўя быў наладжаны маніторынг рознічных цэнаў на найбольш запатрабаваныя найменні калі беларускіх, так і замежных лекаў у аптэках розных формаў уласнасці з мэтай ажыццяўлення кантролю за цэнамі. У пералік для маніторынга было ўключана каля чатырох дзясяткаў найменняў калі беларускіх, так і замежных прэпаратаў, такіх як прэдуктал, бератэк, но-шпа, карсил, най і іншых. Нядаўна гэты пералік быў абноўлены. І нашы праверкі сведчаць аб тым, што ні атэчныя работнікі, ні аптавікі заканадаўства аб цэнаўтварэнні не парухаюць... **(Заканчэнне на 4-й стар.)**



НИШТО НЕ ЗАБЫТАЕ... 22 ЧРВЕНЯ — ЧАРГОВАЯ ГАДАВІНА ПАЧАТКУ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ. РАЗАМ З УСЁЙ КРАІНАЙ СУПРАЦЬ ВОРАГА ВАЯВАЛА І «ЗВЯЗДА». Плакат вядомага мастака Уладзіміра Крукоўскага. 1984 г.

СУМЕСНАЯ РАСПРАЦОЎКА КАЛІЙНАГА РАДОВІШЧА БУДЗЕ ПРАРЫВАМ У СУПРАЦОЎНІЦТВЕ БЕЛАРУСІ І ТУРКМЕНІСТАНА

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на цырымоніі закладкі капсулы ў фундамент горна-абгагальнага камбіната. «Мы даём пачатак прычыпова новай галіне народнай гаспадаркі Туркменістана — горназдабыўной. І мне асабліва прыемна адзначыць, што ў гэтым свяце мы не проста ганаровыя госці, а непарасядня ўдзельнікі вялікай справы — маштабнага інвестыцыйнага праекта», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнты Беларусі і Туркменістана распісаліся на памятнай запіску, якую ў капсуле закліў у фундамент новага горна-абгагальнага комплексу. Як падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы, «сёння мы закладаем капсулу не проста ў фундамент новага прадпрыемства, але і ў падмурк дружбы паміж нашымі народамі». Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што Гарлыскі горна-абгагальны камбінат у самай блізкай будучыні стане асновай туркменскай горна-хімічнай прамысловасці і флагаманам калійнай вытворчасці ў Цэнтральна-Азіяцкім рэгіёне. Ён таксама падкрэсліў, што супрацоўніцтва з беларусамі дае гарантыю не толькі якасці выканавых работ, але і выканальнасці і фінансавай дысцыпліны. Прэзідэнт Беларусі выказаў пажаданне праз некалькі гадоў у такой жа ўрачыстай абстаноўцы прысутнічаць на адкрыццях першай партыі туркменскіх калійных угнаенняў аграрыям Туркменістана. Беларусь гатова ў перспектыве забяспечыць комплексную распрацоўку некалькіх радовішчаў на аснове самых перадавых тэхналогій, з улікам строгага выканання нормаў аховы працы, патрабаваньняў экалагічнай бяспекі ў Туркменістане.

Напярэдні кіраўнік дзёх дзяржаў дамовіўся, што Беларусь стане асноўным партнёрам у рэалізацыі грандыёзнай задумы будаўніцтва паўднёва-апаганна-абгагальнага камбіната на распрацоўцы Гарлыскага радовішча калійных солей. Першы этап канцэпцыі развіцця Гарлыскага радовішча прадугледжвае распрацоўку сыравіны шахтавым метадом і будаўніцтва завода па вытворчасці калійных угнаенняў магутнасцю ад аднаго да паўтара мільёна тон у год. Пасля асваення Карабальскага і Цюбегетанскага радовішчаў магчыма дэвядзёнае вытворчасці калійных угнаенняў у Туркменістане да 4-4,5 мільёна тон у год. У гэтым Беларусь бачыць сур'ёзную перспектыву для нарочнавання экспертнага патэнцыялу Туркменістана. Падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Аднак наша краіна разглядае Туркменістан не як патэнцыяльнага канкурэнта на сусветных рынках, а як надзейнага партнёра. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што выбар Беларусі для рэалізацыі гэтага праекта поўнацю апраўданы, паколькі наша краіна мае багаты вопыт як распрацоўкі калійных радовішчаў, так і вытворчасці і экспарту мінеральных угнаенняў. У рэспубліцы паспяхова працуе адно з найбуйнейшых у свеце горназдабыўных прадпрыемстваў «Беларусь-калій», а Беларускае калійнае кампанія займае лідзіруючы пазіцыі на сусветным рынку калійных угнаенняў. Прэзідэнт Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедаў прыняў запрашэнне Аляксандра Лукашэнка наведаць з афіцыйнымі візітам Беларусь. Тэрміны візіту будуць узгоднены па дыпламатычных каналах. Аляксандр Лукашэнка пасля завяршэння перагавораў з Прэзідэнтам Туркменістана ўсклаў вяжкі ў маўзалей сямі першага Прэзідэнта Туркменістана, да Манумента Незалежнасці Туркменістана. Кіраўнік беларускай дзяржавы наведваў Галоўную мячэць Туркменістана ў пасёлку Кіпчак (радавы пасёлак першага Прэзідэнта Туркменістана Сапармурата Ніязова). Прэзідэнт Беларусі таксама прыняў удзел у цырымоніі пасадкі дрэва на алеі Ганаровых гасцей перад Манументам Незалежнасці.

Паводле павадамлення прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

ЗНАХОДЖАННЕ ПАДЛЕТКАЎ НА ВУЛІЦЫ У ПОЗНІ ЧАС БЕЗ ДАРОСЛЫХ ПЛАНЕЦЦА АБМЕЖАВАЦЬ

У Беларусі распрацоўваецца праект закона, згодна з якім няпоўнагадовым будзе забаронена знаходзіцца на вуліцы без суправаджэння дарослых пасля 23.00. Аб гэтым паведаміў намеснік начальніка Упраўлення прафілактыкі МУС Беларусі Ігар Карачун. Бацькі, чые дзеці знаходзяцца на вуліцы пасля 23.00, будуць прыцягвацца да адказнасці. На іх будзе накладвацца штраф да дзвюх базавых велічынь (цяпер 1 БВ складае ВР35 тыс.). **БЕЛТА.**

БЕЛАРУСБАНК

Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк»,
расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Акционеры ОАО «АСБ Беларусбанк» могут ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня и заполнить бюллетень для заочного голосования (до 26 июня), а также с решениями, принятыми внеочередным Общим собранием акционеров банка (после 29 июня) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 704(в), а также в филиалах – областных (Минском) управлениях, филиалах банка.

Дата окончания приема бюллетеней – до 26 июня 2009 года.

Телефоны для справок: (8 017) 218 84 38, 218 84 73.

УНП 100325912.

Курсы валют, установленные НБ РБ с 20.06.2009г. (для бн разліку)	
1 доллар США	2 839,00
1 евра	3 957,28
1 латвійскі лат	5 668,93
1 літоскі літ	1 143,61
1 чэшская крона	149,74
1 польскі злоты	873,66
1 расійскі рубель	91,13
1 украінская грывня	372,82

110 ЧАЛАВЕК АТРЫМАЛІ ШТРАФЫ ЗА ПАРУШЭННЕ ЗЯМЛЬНАГА ЗАКАНАДАЎСТВА

У выніку праверак па Мінскай вобласці за парушэнне зямельнага заканадаўства да адказнасці прыцягнуты 110 чалавек. Яны атрымалі штрафы на агульную суму 59,1 млн рублёў. У распраце на калегіі Камітэта Дзяржаўнага кантролю Мінскай вобласці заявіў Віктар Трушын, начальнік Упраўлення кантролю органаў выканаўчай улады. У Валожыцкім раёне недалёка ад раёна Ярашоўка ААТ «Мапід» будавала дом гасцінчнага тыпу на землях Валожыцкага даследнага лягаса. У той час як дазвол ў дадзеным будаўніцтва ў аздараўленчым лагасе «Барок». Самавольна зайнята плошча адносіцца да лесу першай групы і складае 0,8 га. У Старадарожскім раёне РУП «Мінскэнерга» на зямельнай частцы ў вёсцы Ляўкі замест вытворчага аператыўна-эксплуатацыйнага пункта набудавала дамкі для адпачынку і лазню. У Барысаўскім раёне больш за 900 га зямлі не выкарыстоўвалася на працягу доўгага часу. Зямлі паспелі зарасці пустазеллем і кустоўем. Пры праверцы дзіцячых аздараўленчых лагасў Мінскага раёна высветлілася, што 18 з іх, якія знаходзяцца ў радыусе 20 км ад Мінска, не функцыянуюць. Будыні дзіцячага лагаса «Дзяржнінец» знаходзяцца ў аварыйным стане, аб'ект не ахоўваецца. У аналагічным стане знаходзіцца і дзіцячы лагас «Лясная палына».

Незаконныя раішніцы Петрышкаўскага сельвыканкама Мінскага раёна дазволілі грамадзянам набыць зямельныя ўчасткі агульнай плошчай 0,0817 га без аплату кадастравага кошту ў памеры 7,9 млн рублёў. Падчас праверкі ў Барысаўскім раёне былі знойдзены 10 самавольных распрацовак пясчаных кар'ераў (каля вёсак Жыцкіцава, Бычча і Беляя Лука). У неналежным стане знаходзіцца і міні-палягон для аддыху, якія абслугоўвае Заслаўская ЖКТ. Летас на абслугоўванне 18 міні-палягонаў з бюджэту Мінскага раёна было выдзелена 134,5 млн рублёў, але пляцоўкі так і застаюцца ў занябаным стане. — Я лічу, што, на жаль, органы ўлады на месцах не выконваюць свае службовыя абавязкі, — кажа Уладзіслаў Цыдзік, старшыня КДК Мінскай вобласці. — На месцах нічога не робіцца. Камітэт дзяржаўнага кантролю не прапусціць гэтыя пытанні. Таму што мы тут жывём і мы свой дом павінны прыводзіць у парадак. Мы ўжо прымаем адміністрацыйныя меры і штрафныя санкцыі, асобныя матэрыялы накіраваны ў адпаведныя правасудныя органы. У бюджэт вернуцца 50,7 млн рублёў. Далейшая падаткаў на суму 564,4 млн рублёў. **Настасся ЗАНЬКО.**

Рыгор ВАСІЛЕВІЧ: «ПРАКУРАТУРА НЕ ПАВІННА БЫЦЬ НЯНЬКАЙ ДЛЯ ОРГАНАЎ МЯСЦАВОЙ УЛАДЫ»

Учора адбылася пятая рэспубліканская каардынацыйная нарада па барацьбе са зьявіннасцю і карупцыі. Доклад Генеральнага пракурора Беларусі на тэму выканання мясцовымі органамі ўлады зямельнага заканадаўства быў насычаны прыкладамі грубых парушэнняў. — Мы правалі маштабную праверку, — кажа Рыгор Васілевіч. — І ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі выявілі грубыя парушэнні парадуку прадастаўлення зямельных частак. Шырока распаўсюджана такая форма незаконнага прадастаўлення зямельных частак службовым асобам, як лісты-хадаінішчы. Яны паступаюць, як правіла, ад асобаў, якія не маюць дачынення да зямельных адносінаў, і падштурхоўваюць да парушэнняў. Напрыклад, Ждановіцкі сельскі выканкам замест таго, каб прадставіць участак у пасёлку Ратамка грамадзяніну, які меў на гэта поўнае права, у гэты ж дзень выдзеліў яго дэлегату. — Нярэдка грамадзянам, якія не маюць патрэбы паляпшаць жыллёвыя ўмовы, прадастаўляецца зямля для будаўніцтва жылля дамоў без правядзення аукцыёнаў (у

тым выпадку, калі яго правядзенне замацавана на заканадаўчым узроўні), а кіраўнікі рай- і гарвыканкамаў садзейнічаюць у набыцці зямельных частак сваім блізім. — Напрыклад, намеснік старшыні Дзятлаўскага райвыканкама незаконна паставіў сваю дачку на ўлік тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, — расказвае Рыгор Васілевіч. — Пасля гэтага зямельны ўчастак у Дзятлаве, таксама з парушэннем заканадаўства, быў канфіскаваны ў ранейшага гаспадары. У дачыненні да гэтай службовай асобы заведзена крымінальная справа. Прававая ацэнка факту будзе дадзена пасля таго, як органы пракуратуры Гродзенскай вобласці правядуць расследаванне. Акрамя таго, наводзе слоў Генпракурора, парухаюцца прадугледжаныя законам прадуры прадастаўлення зямельных частак, вылучылі факты самавольнага занясці і ня-мэтавага выкарыстання зямлі. Гэта, у першую чаргу, супярэчыць інтарсам дзяржавы і яе заканапалітных грамадзян. Нярэдка службовыя асобы мясцовых органаў ўлады, якія павінны забяспечваць за-

коннасць зямельных праваадносінаў на сваёй тэрыторыі, самі гора парухаюць закон. — Так, старшыня Навадворскага сельвыканкама абвінавачваецца ў тым, што незаконна прыняў раішні аб прадастаўленні 7 зямельных надзелаў сваім знаёмым, — прывёў прыклад Генеральнага пракурора. — Крымінальную справу ў дачыненні да гэтага кіраўніка пракуратуры Мінскай вобласці накіраваў у суд. Генпракурор выказаўся за неадкладнае ўдаканаленне беларускага зямельнага заканадаўства. — Вельмі важна, каб яно было зразумелым і празрыстым, — тлумачыць Генеральны пракурор. — Прабелы ў зямельным заканадаўстве дазваляюць людзям у неабмежаваннай колькасці набываць зямельныя ўчасткі і жылыя памешанні. А пасля перапрадаваць іх. Гэта стварае даволі прыбытковы бізнес для асобаў, якія набываюцца да кіраўнікоў мясцовых органаў ўлады. Зараз, напрыклад, расследаецца крымінальная справа ў дачыненні да чалавека, які амаль на працягу года незаконна рэалізоўваў зямельныя ўчасткі ў пасёлку Калодзішчы

Мінскага раёна. Яго прыбытак склаў больш за 100 мільёнаў рублёў. Рыгор Васілевіч лічыць, што ў Беларусі павінны быць адзіны парадак устанавлення чаргі на атрыманне ўчасткаў. — Адсутнасць адзінага парадку ўстанавлення чаргі на зямельныя ўчасткі становіцца прадметам для маніпуляцый, — падкрэсліў Генеральны пракурор. — У некаторых раёнах устанавліваецца 3-4 чаргі для атрымання дазволу на набыццё зямельных частак. Гэта прыводзіць да супярэчлівага прымянення зямельнага заканадаўства і стварае ўмовы для праяўлення карупцыі. Рыгор Васілевіч адзначыў, што ён не прыліхнік таго, што ўсе незаконна ўведзеныя будыні трэба знісці. — Не, іх мэтазгодна было б узаконіць. Але пры гэтым усё парухальніцкі закона павінны панесці адміністрацыйную, а калі неабходна, і крымінальную адказнасць. Трэба прыкласці ўсе намаганні, каб выкарніць і папярэдзіць спекуляцыю зямельнымі ўчасткамі. Вызначальную ролю павінны тут адыграць менавіта мясцовыя органы ўлады. **Надзея ДРЫЛА.**

Беларусы адзначылі 1000-годдзе Літвы



Удзельнікі навуковай канферэнцыі сыхліся ў думцы, што наша краіна нароўні з суседзьямі можа звацца спадкаемцам Вялікага Княства Літоўскага

Учора ў Мінску ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Акадэміі навук прайшоў першы дзень навуковай канферэнцыі «Міленіум Літвы». Ну нарэшце беларусы таксама ўголас выказалі сваё права звацца спадкаемцамі Вялікага Княства Літоўскага і Літвы ў шырокай сэнсе слова!.. Руча ў тым, што калі сёння гавораць пра дзят тысячгаддзя Літвы, то многія памылкова адносяць яе да цяперашняй дзяржавы Літвы. Насамрэч жа казаць выпадзе, хутчэй, пра сам гістарычны тапонім. — Тысячагоддзе адлічваецца з 1009 года, — тлумачыць прафесар доктар гістарычных навук Анатоль ГРЫЦКЕВІЧ, старшыня аркамітэта святкавання Мілінеуму Літвы. — Менавіта тады ў гэтак званым «Кведзбургскім летапісе» першыю прагучала назва Літвы». Восць тая фраза: «Святы Бруна, якога называюць Баніфацы, арчыбіскуп і манах, у адзінаццатым годзе свайго навяртання быў забіты паганцамі на памежжы Русі і Літвы разам з васемнаццацю палчэнікамі ў сёмы дзень сакавіцкага ідаў». Гэта значыць, 9 сакавіка. Палтумачу: тое, што называецца «памежжам Русі і Літвы» — гэта практычна наша Гродзенская вобласць, плюс яшчэ трохку на поўнач... — Там даводзіцца працаваць з калегамі з Літвы, Польшчы. Ці паранейшаму кожны з іх цягне на сябе коўдру — «гэта наша польскае» і «гэта наша літоўскае»? — Такія сітуацыя існуе ад XIX стагоддзя. Але якраз цяпер ёсць спробы гэтай коўдрай накрыць усіх, выпрацаваць сумесныя погляды на мінулае Вялікага Княства Літоўскага. Але гэтыя спробы парухаюцца не ахвільваючы ўсе колы навуковай і гісторыкаў. Ёсць шмат зацяптыя патрэбы, ва ўсіх трох краінах, для якіх ВКЛ — гэта выключна Польшча, Літва ці Беларусь.

— Беларускі гісторык таксама сцвярджае, што ВКЛ — гэта Беларусь? Ці сціпла кажуць, што мы там былі адной нагой з краю? — Калі так вобразна парухаюць, то мы таксама спрабем цягнуць на сябе коўдру. Але калі Літва націгнула яе да падбороддзя, а Польшча яшчэ вышэй, то ў нас коўдра дастае недзе да каленяў... Таму што ў нас у гэтым удзельнічае некалькі навукоўцаў. А ў Польшчы і Літве на гэта задзейнічаны ўвесь дзяржаўны ідэалагічны апарат. — У сённяшняй Беларусі што мы можам прад'явіць іншым народам, каб даказаць, што мы — паўнаваартыя чальцы ВКЛ? — Гэта робіцца вельмі проста, але вельмі працяглае час. Спачатку трэба ўвесці канцэпцыю, якую нашы гісторыкі распрацавалі, у сістэму нацыянальнай адукацыі. І ад па-

чатковай школы да ВНУ выкладаць нашу беларускую канцэпцыю. Непазбежна ў гэтай сістэме адукацыі выявляцца дзясяткі і сотні маладых актыўных зольных навукоўцаў, якія ўсюму свету дакажуць, што мы — гэта мы. Напрыклад, Літва выпускае некалькі англамоўных часопісаў па гісторыі, каб прапагандаваць свае погляды. У нас жа акадэмічны Інстытут гісторыі не мае ніводнага перыядычнага выдання... — Вы жа кажаце пра глабальную канцэпцыю выхавання гістарычнай памяці. А вось, скажам, прыязджае да нас замежнік. Узбройце чытача «Звяздзе» іспэспрэнкімі даказамі нашай ролі ў Вялікім Княстве. — Вельмі проста. Каб даказаць, што гора ВКЛ «Пагоня» — гэта наш гора, дастаткова даць мапу Вялікага Княства і нанесці на яе гербы ва-

яводстваў. Мы адразу бачым, што «Пагоня» канцэнтруецца на землях Беларусі. У Жамойці — мядзведзь, ва Украіне — іншы гербы... Потым даць Статут ВКЛ. І паказаць, на якой мове ён напісаны! Многія пытанні адразу знікнуць. Сёння, у другі дзень канферэнцыі, заплававанае цікавае падарожжа. На думку намесніка старшыні аркамітэта мастака Міколы Кулавы, яно павінна канчаткова пераканаць удзельніцтва, дзе была тая Літва. — Падзем на зямлі легендарнай Літвы — у вёску Літва Малдзеечанскага раёна, Літву пад Рубавіжчамі, Літоўку, Літву пад Ляхвіччамі, спынімся ў Міры і першай сталіцы ВКЛ Навагрудку... — кажа Мікола Кулава. — Увогуле канферэнцыя адбываецца на вельмі высокім узроўні, заплававанае цікавае і пераконаўчыя. Цешуся, што нарэшце і мы нагадлі суседзям пра нашу ролю ў супольнай гісторыі... Спрадуць, арганізатары пастараліся, каб на канферэнцыі прагучалі рознапланавыя істотныя, якія асвятляюць усё бакі існуючых старажытных Літвы. І гэта атрыма-лася. Тут — і пра паходжанне тапоніма «Літва», і пра ролю святога Бруна ў хрысціянізацыі Літвы, і пра ўтварэнне ВКЛ, і пра мастацтва, і пра літаратуру, і пра мову... Ведаеце, я зрабіў бы такую канферэнцыю перасоўнай — і адправіў бы ў турні ўніверсітэцкіх краінах. Праслухаўшы іе, кожны студэнт знойдзе што адказаць тым, хто замоцна цягне на сябе коўдру. **Глеб ЛАБАДЗЕНКА.** Фота аўтара.

ДЗЯРЖАЎНЫХ УЗНАГОРОДАЎ БЕЛАРУСІ ЎДАСТОЕНЫ 36 ЧАЛАВЕК

За дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, высокае прафесійнае майстэрства, заслугі ў сферы навукі, культуры, адукацыі, спорту, узорнае выкананне службовых абавязкаў 36 чалавек удастоены высокіх дзяржаўных узнагародаў. Адаваўшы Указ 18 чэрвеня падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Орданам «За службу Радзіме» і ступені ўзнагароджаны першы намеснік старшыні Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Беларусі Пётр Рагажэўскі, орданам Пашаны — генеральны дырэктар РУП «ВА «Беларуськалій» Андрэй Башура.

ШТРАФЫ ЗАМАРУДЖАНАГА ДЗЕЯННЯ

СЁЛЕТА РАСПІЦЦЁ ПІВА НА ДВАРЭ ЗАБАРОНЕНА, ВІДАЦЬ, НЕ БУДЗЕ

Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства побач з іншымі, якія ўзмацняюць санкцыі за правапарушэнні ў сферы грамадскага парадку і змяшчаюць іх у дадзеным да бізнесу, пакуль падтрыманьня ніжняй палатой парламента толькі ў першым чытанні. Прынятае рашэнне аб пераносе разгляду законапраекта ў другім чытанні на чацвёртую сесію, — паведамляюць на пашырэным пасяджэнні пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўчым і дзяржаўным будаўніцтве яе старшыня Яўген Смірнов.

Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства побач з іншымі, якія ўзмацняюць санкцыі за правапарушэнні ў сферы грамадскага парадку і змяшчаюць іх у дадзеным да бізнесу, пакуль падтрыманьня ніжняй палатой парламента толькі ў першым чытанні. Прынятае рашэнне аб пераносе разгляду законапраекта ў другім чытанні на чацвёртую сесію, — паведамляюць на пашырэным пасяджэнні пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўчым і дзяржаўным будаўніцтве яе старшыня Яўген Смірнов.

каб законы былі вывераныя, адточаныя, зразумелыя і выканальныя, — адзначыў сенатар і звярнуў увагу прысутных на тое, што трэба вельмі адказна падыходзіць да змяненняў, тут важнае меркаванне правапрымяняльнікаў — супрацоўнікаў суду, пракуроры, МУС, падатковай інспекцыі, — якія бачаць, дзе перакосы, дзе недахопы.

Парламенцкі дзень

распубліканскіх суботнікаў, за распаўсюджванне нацысцкай сімволікі і атрыбутыкі. А што новага з'явіцца ў рэгуляванні эканамічных адносін? — Законапраект прадугледжвае цэлы шэраг палажэнняў, скіраваных на паліпашэнне бізнес-клімату ў краіне, — падкрэсліў спадар Макарэвіч.

Table with 2 columns: Information (Family name, address, etc.) and Open Joint-Stock Company (Центроэнергомонтаж) details.

ПО ПОРУЧЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАО «БЕЛАРУСТРАКТОРЛИЗИНГ» КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

02 ИЮЛЯ 2009 ГОДА В 12.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПОЛЕСЬЕЖИЛСТРОЙ»

Калектыў рэдакцыі газеты «Звязда» выказвае глыбокі спачуванні ўласнаму карэспандэнту па Брэсцкай вобласці Святлане Яскевіч у сувязі з напатакшым яе вялікім горам — смерцю МАЦІ.

ПРОТОКОЛ

г. Минск 02 июня 2009 г. Настоящий протокол составлен комиссией по проведению рекламной игры в составе: председатель комиссии Ломакин Олег Леонидович заместитель директора ОДО «Фулл Тайм» члены комиссии: Шульга Виталий Иванович водитель ОДО «Фулл Тайм» Шрубок Наталья Васильевна закройщица Минского вагонного участка УП «БелЖД»

Table with 5 columns: Name, ID, Date, Amount, etc. for the 'PROTOCOL' section.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «ОРГПЛИЩЕПРОМ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Table with 5 columns: Lot number, Name, Location, Price, etc. for the 'PROTOCOL' section.

Задаток перечисляется на р/с № 301202000010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней с даты проведения аукциона.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПО ПОРУЧЕНИЮ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ИМУЩЕСТВОМ, ОБРАЩЕННЫМ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА ПРИ СЛУЧКОМ РАЙСПОЛКОМЕ

Table with 5 columns: Lot number, Object, Area, Address, Price, etc. for the 'PROTOCOL' section.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 03.02.09 г; 05.05.09 г. Аукцион состоится 06.07.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 02.07.2009 г. до 17.00 по указанному адресу.

Зоя ВАРАНЦОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Table with 7 columns: Lot number, Location, Purpose, Conditions, etc. for the 'AUCTION' section.

Предавец и организатор аукционных торгов — Жабинковский райисполком. Аукционы проводятся по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65, каб. 34.

Для участия в аукционе предоставляются: заявление по установленной форме; заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на р/с 3641600850051 в РКЦ № 2 г. Жабинка филиала ОАО «Белагропромбанк» — Брестское областное управление, МФО 150501401, УНН 200038492, получатель платежа — Жабинковский райисполком;

представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

НАТАТКІ ФАНАТКІ

Частка II (суб'ектыўная) «Я ў музыцы»

Я ў эстраднай музыцы чамусьці ўжо не чакаю адкрыцця. Маю на ўвазе зараз не конкурсныя спаборніцтвы і гэтак далей, а ўвогуле стан эстраднай песеннай творчасці, менавіта беларускамоўнай. Сёння, калі ў мяне трохі супакойліся эмоцыі пасля Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі, хацу парамажаць пра тое, як папулярная музыка можа паўплываць на лёс беларускай мовы. Можна пацярджанне гэтым словам — неверагодна цікавае да беларускай мовы 40-гадовай даўнасці. Дзякуючы «Песням» мы атрымалі бясцэнны досвед: якасная эстрада можа зрабіць беларускую мову моднай. Зразумела, калі гэта эстрада здольная дыктаваць моду... А між іншым дзеля гэтага быў заснаваны фестываль ў Маладзечне.

Шчыра
Вечар аблідуў шмат: сонца выцганула з дамоў людзей, якія не хацелі прапусціць гала-канцэрт Нацыянальнага фестывалю эстраднай песні. Так жа, як і я, яны чакалі ад эстраднай дэзі бадай што сакральнай сустрэчы з песенным родным словам, без якога «жыцця няма...». Пра гэта мы чуюм праз кожную дзе гадзі (як адбываецца гэта фестываль). Так вынікала са словаў вядучых — словаў шудоўных і правільных. Па эмоцыі. Толькі па вымаўленні вельмі часта адчуваецца, што гэтыя словы гавораць людзі, якія не надта карыстаюцца імі ў жыцці. Зразумела, свята ўсё-такі музычнае, а «музыка — мова, якую разумюць усё народы», так прынамсі адначыў Генадзь Кучко, старшыня Маладзечанскага райвыканкама.

У тым, што народ у Маладзечне за гадзі правядзенага фестывалю вартасць сапраўднай шчырай музыкі зразумее, я адчула з першых нумароў.
— Якія прыгожыякія музыкі, — шанула адна кабетка другой на ўвазе за сабай спіс.
— Ну, так... А куды ж яны дзюць, калі мікрафонаў няма? — заўважыла тая ў адказ.
Калі са сцэны загучала шмат галасоў, а мікрафон быў толькі ў адной спявачкі, кабетка уздыкнула: «Вядома, «фанараму» паставілі — усё! А як жа гэта і нам прадаваць так, каб толькі рабыня выглядала? Былі б красуні не горшы за тых зорак...»
Ты нічога не разумееш. Тэлебачанне ж трансляе.
— Дык і раней транслявала. Але ж спявалі...
Кабеткі сярэдняя ўзросту, такія ж аднадушныя меламанкі, які я, веда-

Насамрэч, усё было, калі ствараліся песні — у гэтым была бадай самая галоўная «канцэпцыя». Потым песня на беларускай мове стала з'яўляцца значна меней, і фестываль павольна «драбнеў». Тагачасны мастак кіраўнік фестывалю Міхал Фінберг спачатку пайшоў на тое, каб яго праводзілі праз год, потым пайшоў па шляху аўтарскіх вечароў ці то паэтаў, ці то кампазітараў — і ў гэтым таксама быў сэнс (хоць бы цыкл Эдуарда Зарыцкага на вершы Уладзіслава Караткевіча з'яўляўся). А мінулы раз рэспубліканскі фестываль увогуле апусціў... да ўзроўню свята. Аднак жа тады гэта ўсё-такі было больш падобна на фестываль, чым сёння, калі яму зноў вярнулі былы гучны статус.

Бы вядучымі — нейкай аслабленай канцэпцыі я не ўбачыла. А яна вельмі патрэбна.

Холодна
Амаль усё песні ў Гала-канцэрте былі вядомыя дагэтуль і ўжо шмат разоў гучалі ў тым жа Маладзечне, праўда, у іншым выкананні. Восем ён, выратаваліны трук: вядомая песня запісваецца альбо ў новай аранжыроўцы, альбо ў іншым выкананні, альбо ў спалучэнні першага і другога. І стварэцтва адчуванне, што яны і сапраўды... нейкая не тая. Калі ў песні больш «я» якога-небудзь з артыстаў, то лічы — няма песні. Ёсць толькі ён (яна), такі непараўнальны(ая), што ўжо не важна, пра што спявае.

Яшчэ чомусьці запісаць песню дзяткі ці трына. І хто там ужо ўгадае, што песня Ігара Пановічы на словы Максіма Багдановіча «Па надбяр'ях пухам вішняў» калісьці на першым фестывалі дапамагла перамагчы Алене Саўленчыц? Цяпер яе можна пачуць у выкананні адразу трох артыстаў. Пра першую вядома выканаўца нават не ўгадваюць, але памятаю, што ў яе сапраўды атрымаўся неж прыгожа-пачуццёвы.

Рожкова яшчэ перакласці песню з рускай мовы на беларускую — мне здаецца, што гэта шмат больш «шчыры», бо ўсё-такі артыст выконвае сваё, тое, што яму блізкае па эмоцыі і стылі. Галоўнае, каб якасць перакладу пры гэтым не падавала.



А ведаеце, калі добрую песню пра радзіму спяваюць прыгожыякія малюткі, то для некага мо і не важна, на якой мове. Бо праймае да слёз: маленькія, а ўжо здольныя на подзвігі дзеля свярджэння ідэалаў у песні. «Спі, мая родная Беларусь» — да болю шчыmlіва было глядзець на дзетак, якія спявалі калыханку па-руску. Глядзець і слухала іх з нейкім асаблівым жаноным пачуццём шкадавання. І так холадна, а тут яшчэ на апошніх гучаў і дождж пайшоў.

Паэт Віктар Шніп чытаў свой верш ужо ў не вельмі спрыяльных умовах. Але людзі слухалі, не разлішчылі — загартаваны маладзечанскі слухач ведае, у якіх няпростых стасунках беларуская песня з надвор'ем, і заўсёды трымае парасон нагаватое. Асобам з ліку VIP-персону выдалі дажджавікі: міністр культуры Павел Латушка быў настраены паглядзець увесь канцэрт. Аджазны падыход да працы.

Гламурна
І тут я прыгадала правіла сапраўднага журналіста — ён не гадзіць канцэрт у зале, а назірае за тым, што адбываецца за сцэнай. «Закулісе» беларускай песні хіба не больш цікавае, чым парадная карцінка — апраўдвала я сваё жаданне сваёй аднаго з неба. Праўда, пасля трыццаці працы, працывага са сцэны Навумам Гальперіным, пасля дожджэ сціх. Ну хіба не магічная сіла слова?

«Тусоўка» ажывілася, артысты ў чаканні сваёй чаргі вышлі падыхаць паветрам. Пад бадзёрую песню Волгі Плотнікавай разміналася Улада са сваім балетам — адточвалі танцавальныя «па», каб потым выйшлі і «запаліла». Вышла і «запаліла». А якая песня ў яе была? Нешта да болю вядомае... Затое якая Улада была прыгожая, у актуальнай базавым колеры. А што? І гэта важна. Людзі паглядзець і будучы разумець, што дыктыве мода.

Зацікаўлена

Не сумняваюся ў тым, што будучы працаваць народныя калектывы пры дамах культуры, а прафесійныя пры філармоніі будучы падтрымліваць беларускі дух з дапамогай цымбалаў, гармонікаў, жалеек ды дудак, Спелдзюся, што прадзасарскія цэнтры маладых спевакоў будучы не толькі вучыць на песеннай класіцы, але прадзасарскія будучы шукаць для іх новыя песні. І яшчэ не сумняваюся ў тым, што ў Беларусі ёсць артысты, якія спяваюць па-беларуску па волі сэрца — іх ніхто пра гэта спецыяльна не прасіў. Гэта не толькі «Палач». Падрасла моладзь, якая хоча спяваць сваё, а не пераважаць чужое. Вельмі шкада, што новыя арганізатары фестывалю песні пра іх не ўгадалі. Тады ў чым тая новая канцэпцыя? — пытаюся я ў сябе. Бо нічога прычынова новага ў Гала-канцэрце, акрамя адсутнасці на сцэне аркестра, не заўважыла. Так, прыехаў двойнік Пеці Елфімава. Так, на адну песню выйшаў аркестр Гомельскай філармоніі (дзеля гэтага людзей трэба было зрываць і везці ў сталіцу на дзень?). Але галоўнае — дзеля чаго сфарміравалася гэтая праграма, дзе народнага артыста змяняў не народны, заслужанага — малады? Бо нейкай думкі, якая б сапраўды ўсё аб'ядноўвала, я не адчула. Звычайная «саліанка», якія быў вышэй. Такое ўражанне, што галоўным было — проста прасіць і паказваць, што ў нас гэта ёсць. І ўрачыста завяршыць усё салютам на радасць гераджанам.

Таму пакуль новыя заснавальнікі і арганізатары не вызначана з тым, навошта ім патрэбны Нацыянальны фестываль песні і паэзіі, якасць беларускай мовы ў вуснах вядучых і спевакоў яшчэ доўга будзе разрываць слях. Скажыце, ну няўжо так цяжка вывучыць простае беларускае слова «дзякуючы»?

Ларыса ЦІМОШЫК.

Маладзечна—Мінск.

Не трэба ляля

Адчуваю, што ў адказ тут жа запярэччэ хор галасоў: як гэта не спяваюць, вы, шануюны аўтар, мабыць, проста не ў тэме! Але сутнасць у тым, што я каторы год знаходжуся менавіта ў гэтай тэме, таму задам завочна яшчэ адно пытанне: адкажыце, паклаўшы руку на сэрца, як часта вы чуюце песні на беларускай мове па радыё (не ўлічваючы правядуць сетку), слухаеце фонам у кавярнях ці рэстаранах, бацьце кліпы на гэтыя песні на кожным з аічныхых тэлеканалаў?
Я не спрачаюся — ёсць вялікае мноства ансамбляў народнай песні і танца, музычных гуртоў, якія выконваюць аўтэнтычныя песні альбо пераасцёваючы і перапрацоўваюць беларускі фальклор, ёсць цікавыя альтэрнатыўныя выканаўцы, ёсць нават шэраг «жывых класікаў» беларускага року. Але гэта толькі невялікая частка агульнай музычнай прасторы краіны, якая практычна не перасякаецца са знакамітымі 75 працэнтамі беларускай музыкі, што павінна гучаць у радыёэфіры і толькі большасць з нас слухае штодня. Сярод іх, гэтых 75 працэнтаў папулярнай музыкі, якія толькі песні не гучаць — на рускай, англійскай, французскай, італьянскай... І зрэдку, нібыта ў выглядзе выключэння — на беларускай. Гэта чаму ж адна з самых мілагучных моў у свеце трапіла ў такую ніямлісць, і што перашкаджае артыстам яе выкарыстоўваць на сцэне? Далучым...

ЧАМУ БЕЛАРУСКІЯ АРТЫСТЫ НЕ СПЯВЮЦЬ ПА-БЕЛАРУСКУ?

ПРИВАТНАЯ СПРОБА АНАЛИЗА ДУШЫ І КАШАЛЬКА

бліскача спяваюць на роднай мове, а ў самай Беларусі — так рэдка і неахвотна?
— Цяжка так адразу адкажаць. Напрыклад, у Ксеніі Сітнік ёсць у рэпертуары беларускія песні, увогуле ў кожнага дзіцяці, з якім я займаюся ў студыі, абавязкова яны ёсць у рэпертуары. Я люблю ўсе народныя і стылізаваныя песні, тым больш, назва музычнага цэнтру — імя Мулявіна — шмат да чаго абавязвае, ды і сама, можна скажаць, вырасла на творчасці «Песняроў». Вельмі добра памятаю той момант, калі мая старэйшая сястра вучылася ў Мінску ў педуніверсітэце, а я вучылася ў школе, і яна мне аднойчы сказала: «Света, калі добра закончыш чэвэр, прыедзеш у Мінск на канікулы і мы пойдзем на «Песняроў». Божа мой, я класна спаць і ўставала з гэтай думкай...! А цяпер узначальвае цэнтр, які носіць імя гэтага 12 хітоў перакладанца на беларускую і набываюць новае гучанне.

Пархоменку лідар цалкам беларускамоўнага «Старога Ольсы» Зміцер Сасноўскі — між іншым, таксама гамельчанин. Або — навошта далёка хадзіць? — цяперашні падпалечны прадзасар Сяргей Максім Сапачкоў, якому ў тым ліку пясняроўская «Вераніка» прынесла ў 2003 годзе Гран-прі на «Славянскім базары ў Віцебску».

І ўсё ж чарвячок сумнення закрадаецца ў душу — відаць, далёка не адзін Сяргей, які даўно ўжо не жыве ў Беларусі, так думае, але і яшчэ шэраг нашых артыстычных землякоў. Ці шмат у эстрадных цэку тых, хто лічыць інакш? Дакладнага адказу не ведаю, але што такія людзі ёсць, бясспрэчна. Нездарма ж 12 выканаўцаў і гуртоў, якія раней не спявалі на беларускай, з радыёсаці першаадрывальнікаў пагадзіліся на ўдзел у праекце «Тузін. Перазгаруць», у межах якога 12 хітоў перакладанца на беларускую і набываюць новае гучанне.

— Мы працавалі над перакладам англамоўнай песні «It's not about us» з альбома «Taboo», — падзяліўся адзін з удзельнікаў праекта, лідар і ваякіст гурта «Atlantica» Алекс ДЗВІД.
— Першапачаткова я прапанаваў ідэю песню, «Alpha and Omega», і хоць ад яе адмовіліся, думаю ў перспектыве таксама перакласці яе на беларускую мову. Не тое каб раней мы сямьдма і наўмысна не спявалі на беларускай, проста дагэтуль былі занятыя англамоўным матэрыялам. Але ідэя беларускага альбома ў нас таксама ёсць, толькі яна знаходзіцца ў латэнтым стане, бо ўзняўся сур'ёзны пытанні аўтарства. Сам я, на жаль, не беларускамоўны аўтар, а рабіць «шыла» не хочацца — трасанкі і без таго хапае ў наваколнім жыцці. Чаго хацелася б? Праецацца з экспедыцыяй па Палесці і запісаць песні не на класічнай мове, а на мясцовых дыялектах. У майёй галаве дагэтуль жыве незабыты вобраз 1993 ці 1994 года, калі ў Пінску праходзіў фестываль палескай песні «Етвязь». Хутка зрабіць падобны беларускамоўны альбом не ўдасца, ён патрабуе не паўгода і, магчыма, нават не год працы, але аднойчы мы за яго дакладна возьмемся.

...Не могуць?
Частва выканаўцы ў прыватных размовах удакладнялі: маўляў, нічога не маем супраць таго, каб спяваць па-беларуску, але дзе возьмем добрыя песні, у сэнсе — аўтароў? Да «замішэльх» эстраднаму класікаў з ура-патрыятычнай скіраванасцю звяртаюцца нямногія, а тыя аўтары, хто ўмею пісаць лёгка, зразумела, сучасна, без залішняга пафары і зразумелай мовай — альбо адначасова з'яўляюцца выканаўцамі і пішуць сама для сябе, альбо ва ўсіх нарахтывае, хоць у чаргу становіцца. Ну і проста — мала іх, нашчадкаў Купалы і Багдановічы, чыя вершы можна пакласці на музыку і быць уплывеным — атрымаецца хіт...

Самі аўтары, якія працуюць у галіне пазамузіцы, прытрымліваюцца іншага меркавання. «Скажу так: аўтар здольны добра пісаць на беларускай — і хоць, і пісаць бы, — а свярдждзе Яраслаў РАКІЦІН, вядомы па працы з гуртом «Чук і Гек», спявачкаў Уладзі, прадзасарскім цэнтрам «Спамаш» і г.д., тут жа расшыфроўвае, чаму пра ўсё гэта кажа ва ўмоўным падзеі. — На жаль, беларуская мова ў нас чамусьці не запатрабаваная. Бо ў асноўным заробак беларускіх артыстаў — гэта не зборныя і

«Беларуская мова — мёртвая, на ёй ніхто не размаўляе. То навошта на ёй спяваць?»

га вялікага Песняра, і ад гэтага я шчаслівая бізмэжна, і таму спрабую ісці па яго шляху — рабіць апрацоўкі народных песень, хоць, натуральна, мне да Мулявіна як да неба, але я вельмі стараюся. Каб не быць галаслоўнай — напрыклад, у Піцеры мая вучаніца Даша Надзіна выконвала «А ў полі вярба» ў майёй апрацоўцы, і старшыня журы, вельмі вядомая і аўтарытэтная дама, выкладчык Дзяржаўнага інстытута тэатральнага мастацтва (ГИТИС) Людміла Афанасьева, пачула нас: «Гэта шэдэўр! Прышліце мне, калі ласка, гэты музычны матэрыял, буду вучыць са сваімі студэнтамі як узор».

А што датычыцца дарослых — воль я аналізу сваё дзяцінства: у нас беларуская мова была двойчы на тыдзень, а дзеці вайсковыя былі увогуле вядзельным ад гэтых уроек. І цяпер я думаю па-руску, хоць вельмі люблю беларускую мову, аднак не ўмею чыста і правільна гаварыць на ёй... На жаль, мы яшчэ з савецкай часоў вельмі мала падтрымлівалі сваю мову, у адрозненне ад той жа Украіны — і воль цяпер маем такую сітуацыю. Калі спатрэбіцца б, я магу сабрацца і этнанакіравана вывучыць беларускую, але з кім на ўжо размаўляць, каму што дакажаць? Вельмі круўна за гэта, з аднаго боку, але з другога — я не ведаю, як трэба выпраўляць сітуацыю.

Я таксама не ведаю, як выпраўляць — можа, часцей падзіць такія маштабныя праекты, які цяперашні адбор вакалістаў у Прэзідэнцкі аркестр РБ «Новыя галасы Беларусі»? Гэта таксама кропля ў моры — але усё лепш, чым нічога, усё напаміну, што нашы выканаўцы ўмеюць спяваць па-беларуску — прыгожа, пранікнёна, пачуццёва.

...Не хочуч?
Можна было б меркаваць, што будучы спевакоў і спявачкаў з дзяцінства выхоўваюцца на горшых узорах расійскай папсы, створаныя на сямрэ «два прытопы, тры прытопы!». Але ж насамрэч усё не так. Нашы дзеці, наадварот, шмат у чым дадуць фору дарослым — і ў чысціні маўлення, і ў шчырасці выканання. Таму і прывоззяць з міжнародных конкурсаў і фестывалю дыпломы, граматы, кубкі ды іншыя прызы і ўзнагароды. Вядомы педагог, мастак кіраўнік Нацыянальнага цэнтру музычных мастацтваў імя У. Мулявіна Святлана СТАЦЭНКА, якая падтрымлівала не аднаго юнага пераможца, кажа, што выкананне песень на беларускай мове — адна з умоў большасці гэтых конкурсаў.

...Не ўмеюць?

Парадокс: тыя ж самыя артысты, якія пачыналі творчы шлях з конкурсаў у Маладзечне і Віцебску і бліскава выконвалі там беларускія песні (многім гэтыя песні, угадаем, прынеслі Гран-прі і першыя месцы), пасля замацаваныя ў статусе «зоркі» маюць у рэпертуары ў лепшым выданні па 1-2 гэтыя песні, выконваючы іх хіба ў зборных тэматчных канцэртах. Не верыце? Прыгадаем наўскайду, Алексі Хлестоў — «Погляд дзвючы» (2008), песняй ні разу не выдвалася; Паліна Славава — «Рэха жураўліна» (2005), пасля «Славяноскага базару» гучыць у асноўным на канцэртах; Іна Афанасьева — «Зараніцы» (2004, з Валерыям Дайнекам)... Спіс можна працягваць доўга. З другога боку, безумоўна, ёсць Ірына Дарафеева, ёсць «Сябры», «Песняры» — але што яны супраць арміі цалкам рускамоўных поп-выканаўцаў, у якіх беларускага — толькі пашпарт?

Прычым, што дзіўна, у некаторых выпадках гэтыя ж самыя выканаўцы ахвотна і з задавальненнем пераходзяць на беларускую — дзеля навагоднай пастанюк АНТ, мюзікала «Батлейка», нават «Мурку» на родную мову пераклалі!

Можна было б меркаваць, што будучы спевакоў і спявачкаў з дзяцінства выхоўваюцца на горшых узорах расійскай папсы, створаныя на сямрэ «два прытопы, тры прытопы!». Але ж насамрэч усё не так. Нашы дзеці, наадварот, шмат у чым дадуць фору дарослым — і ў чысціні маўлення, і ў шчырасці выканання. Таму і прывоззяць з міжнародных конкурсаў і фестывалю дыпломы, граматы, кубкі ды іншыя прызы і ўзнагароды. Вядомы педагог, мастак кіраўнік Нацыянальнага цэнтру музычных мастацтваў імя У. Мулявіна Святлана СТАЦЭНКА, якая падтрымлівала не аднаго юнага пераможца, кажа, што выкананне песень на беларускай мове — адна з умоў большасці гэтых конкурсаў.

— На міжнародных фестывалю, калі мы з дзецьмі выяздзім у іншую краіну, ад арганізатараў пераконаўча прасіба, каб першыя была на беларускай мове. Бо на рускай і так усё спяваюць, а хочацца ж падкрэсліць географію і каларыт удзельнікаў: каб башкіры спявалі па-башкірску, украінцы — па-ўкраінску, беларусы — па-беларуску...
— Чаму ж за межами краіны беларусы

30.06.2009 г. В 12.30 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГОМЕЛЬЖИЛПРОЕКТ»

- Повестка дня:**
1. Об изменении размера уставного фонда ОАО «Гомельжилпроект».
 2. О внесении и утверждении изменений и дополнений в устав Общества.
 3. Об участии в ОДО «Гомельпроектинжстрой».
 4. О выплате дивидендов.
 5. О предоставлении Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи.

Собрание будет проходить по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 17. Начало регистрации участников собрания в 11.30. УИИ 400022625



УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже здания многофункционального, принадлежащего УП «Завод точного машиностроения «Планар-ТМ» (металлический склад общей площадью 193,9 кв. м, инв. № 500/C-47118), расположенного по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 2. Начальная цена — 313 294 230 белорусских рублей.

Отвод земельного участка будет осуществляться в установленном порядке Минской городской землеустроительной и геодезической службой.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, условиями проведения аукциона; нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации; соглашение о правах и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток в размере 34 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УИП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый объект. Порядок проведения торгов указан в условиях проведения аукциона.

Оплата объекта осуществляется в течение 2-х месяцев и 25 календарных дней с даты проведения аукциона. Аукцион состоит с 07 июля 2009 года в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 06 июля 2009 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36, 227 40 22.



УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже единым лотом имущества детского оздоровительного лагеря «Бригантина», (балансодержатель — УП «Завод точного машиностроения «Планар-ТМ»), расположенного по адресу: Минская область, Молодечненский район, 0,5 км севернее д. Петровщина, детский оздоровительный лагерь «Бригантина». В состав лота входит следующее имущество:

№ п/п	Наименование объектов	Инв. №
1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (общая площадь — 283,7 кв.м)	630/C-47603
2	Котельная с навесом (общая площадь — 396,4 кв. м)	630/C-47604
3	Детсад-ясли корпус № 1 (общая площадь — 1276,0 кв. м)	630/C-47605
4	Трансформаторная подстанция (общая площадь — 18,0 кв. м)	630/C-47607
5	Административно-приемный корпус (общая площадь — 101,1 кв. м)	630/C-47608
6	Детсад-ясли на 140 мест корпус № 2 (общая площадь — 1096,1 кв. м)	630/C-47609
7	Здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей (общая площадь — 732,4 кв. м)	630/C-49350
8	Здание специализированное для общественного питания (общая площадь — 1749,6 кв. м)	630/C-49353
9	Здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей (общая площадь — 735,4 кв. м)	630/C-49354
10	Канализационно-насосная станция (общая площадь — 23,5 кв. м)	630/C-4750
11	Склад (общая площадь — 165,1 кв. м.)	
12	Бытовое здание для обслуживающего персонала (общая площадь — 131,8 кв. м)	
13	Кабельная линия	
14	Внешние кабельные сети	
15	Наружное освещение	
16	Наружные сети тепловые, водопроводные и т.п.	
17	Наружная канализация	
18	Водопровод с артезианской	
19	Водонапорная башня	
20	Устройство подъездной автодороги	
21	Ограждение с воротами	
22	Противопожарный подъезд к водоему	
23	Котел Минск-1	
24	Котел Минск-1	
25	Теплообменник Р-025-8,9-1X	
26	Лифт грузовой МКЛ	
27	Лифт грузовой г/п 100 кг	
28	Таль электротросовая МЗ-320	

Начальная цена — 2 027 030 672 белорусских рубля. Земельный участок площадью 11,75 га, (в том числе: земельный участок площадью 10,3544 га, кадастровый номер 62388130098000008, земельный участок площадью 0,0232 га, кадастровый номер 62388130098000007, земельный участок площадью 1,3754 га, кадастровый номер 62388130098000009) предоставлен для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений детского оздоровительного лагеря «Бригантина».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, условиями проведения аукциона; нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток в размере 200 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УИП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый объект. Порядок проведения торгов указан в условиях проведения аукциона.



СЯМЕЙСТВА «ПАЛЕССЕ» ЗАВАЁЎВАЕ МЕСЦА ПАД СОНЦАМ



— Паважаны Андрэй Анісімавіч, мы сёння гаворым аб вытворчай перамоце, якая атрымала грамадскае прызнанне. Але мы з вамі ведаем агульную складаную сітуацыю нядаўніх 90-х гадоў, у якой «каваласа» ваша калектыўная перамога, таму дазвольце выказаць «крамольную» думку, што яе маглі і не быць. У гэтага сапраўды грандыёзнага поспеху ёсць элемент выпадковасці, элемент шанцавання? Ці усё ж тут больш ад заканамернасці?

— Якая тут доля выпадковасці, а якая — заканамернасці, мяркуюць самі. У 90-х гадах харчовая бяспека маладой краіны апынулася пад абсалютна рэальнай пагрозай. Наяўны парк збожжаўборачных камбайнаў сваё адслужыў, па гэтай прычыне страты збожжа на палях набылі катастрофічны характар, а новыя машыны элементарна не было дзе ўзяць. Амерыканскія і заходнеўрапейскія мелі камісную цану для нашых эканамічна неабыхавяжых, высокапрафесійных, даследчыкаў ад Бога. Такія, як прафесар, доктар тэхнічных навук, зараз — першы прарэктар БДТУ Іван Мікалаевіч Шыла, прэзідэнт якога па развіцці ўласнага камбайнабудавання да гэтай часу актуальны. Канструктары, праекціроўшчыкі і вытворцы адрозны атрымалі правільнае «цэлеўказанне».

Можна проста сказаць: «Вынікам стала лінейка ачынных збожжаўборачных камбайнаў сямейства «Палессе» рознай прадукцыйнасці з прапусконнай здольнасцю ад 7 да 14 кг/сек», і гэта будзе святая града. Але «за кадрам» застануцца месяцы і нават гады калектыўнай пошукаў, цяжкіх сумненняў, вельмі няпростага выбару варыянтаў, якому папярэднічаў дакладны матэматычны разлік.

І Валерыя Аляксеевіч Жмайлік, які ўжо тады быў кіраўніком «Гомсельмаша», і мой папярэднік Валерыя Аляксеевіч Шурыняў, усё мы разумелі, што патрабуюцца неадкладны дзеянні па стварэнні новай для краіны галіны машынабудавання. І пачатак айчынным камбайнабудаванню быў пакладзены даволі нестандартны: у сцяжыны тэрміны створаны і запущаны збожжаўборачны комплекс КЗР-10 на базе энергетычнага сродку, які ў нас на той час быў. Дарчы, гэты ні на што не падобны комплекс, які дапамог зняць ва-

За стварэнне збожжаўборачных камбайнаў сямейства «Палессе» генеральнаму дырэктару ВА «Гомсельмаш» В.А. Жмайліку, генеральнаму канструктару — дырэктару ГСКБ па збожжаўборачнай і кормаўборачнай тэхніцы А.А. Дзюжэву і першаму прарэктару БДТУ І.М. Шылу прысуджана Дзяржаўная прэмія ў галіне навукі і тэхнікі. Карэспандэнт «Звязды» гутарыць з адным з лаўрэатаў Андрэем Анісімавічам Дзюжэвым.



Андрэй ДЗЮЖЭВ: «Палыявыя выпрабаванні — гэта святосць».

Нейкім чынам гэты тэзіс пацвярджае і такі факт: на аснове прадукцыі «Гомсельмаша» камбайны зараз збіраюцца ў Казахстане. Дзякуючы добрым судноснаму цане і якасці ў Расіі мы паспяхова канкуруем з «New-Holland» і «CLAAS». Выдамо ж, поспех «Гомсельмаша» не выпадковы. Ва ўмовах перабудовы і развалу Саюза, ва ўмовах дэфіцыту матэрыяльных рэсурсаў для далейшага развіцця, пад агнём не заўсёды заслужанай крытыкі, можна нават сказаць — ва ўмовах натуральнага адбору, калі заставаўся мацнейшы, складаўся ўнікальны калектыў, здольны вырашаць задачы вызначальнай важнасці. На хвалі энтузіязму, з якім гомсельмашавыя працавалі над уявістым аб'ектам ідэі «Палесся» ў жыццё, прадрывства двойчы становілася лаўрэатам прэміі ўрада ў галіне навукі. Штогод дасягаўся рост аб'ёмаў вытворчасці ў 20, а ў 30 працэнтаў, і не меншымі тэмпамі прырасталі аб'ёмы экспарту. А летась экспарт наогул перавысіў пастаўкі на ўнутрыны рынак. «Гомсельмаш» заваяваў 8,5 працэнта сусветнага рынку збожжаўборачных камбайнаў, а гэта не мала. Рынак даўно сфарміраваўся, і прыйсці туды і пацягнуць іншыя — не вельмі лёгка.

У суседзяў, у Расіі, штогадовая патрэба — 15 тысяч збожжаўборачных камбайнаў. «Ростсельмаш» пастаўляе на ўнутрыны рынак каля пяці тысяч. Амерыканскія і еўрапейскія фірмы — не дзе ў межах тысяч адзінцаў. Не многа, бо цэны «кусаюцца». Застаецца ніша, і мы дапамагам расіянам запануваць яе, пастаўляючы свае машыны ў 52 рэгіёны Расійскай Федэрацыі.

Еўрапейскі рынак таксама мае свой патэнцыял, ён дастаткова ёмісты, і на ўсё экспартна-арыентаваныя машыны «Гомсельмаша» па выніках выпрабаванняў у натыфікаваных еўрапейскіх органах атрымалі сертыфікаты. Да такіх цапкам рэальнага паставак прадрывства рознабакова падрыхтавалася. Зусім нядаўна, мінулай восенню праведзена рэструктурызацыя асноўнай вытворчасці. Раней на гаюльня канвееры вялася зборка кормаўборачнай тэхнікі, бо яна была асноўным прадуктам, а збожжаўборачная збіралася на стаячных паставах. Восенню ўсё пераінтэгралі: цапкам збожжаўборачных камбайнаў сталі паўнапраўнымі «гаспадарамі» гаюльняга канвеера, які быў абноўлены, перааснашчаны на ўзроўні перадавых еўрапейскіх фірмаў. Тэхналагічна ён звязаны падвеснымі канвеерамі агульнай даўжыні 30 км з усімі цапхамі, адкуль дакладна па графіку падаюцца вузлы і дэталі, і такім чынам вытрымліваецца патрэбны тэмп зборкі.

— Вышэйня ўзятая, што цяпер? Узгадваецца старое добрае «За працу, таварышы»...



Перспектыўную мадэль кормаўборачнага камбайна рыхтуюць да выпрабаванняў інжынер Дзмітрый ШАУЧЭНКА і кіраўнік лабараторыі Мікалай ТАЛКАЧОУ.

стрыню пытання з уборкі збожжавых, блаславіў кіраўніком дзяржавы, ацаніўшы яго плюсы і мінусы. Адначасова дастаткова апэратыўна рабілася ўсё неабходнае для праектавання і пастаўкі на палюк айчынных самаходных збожжаўборачных камбайнаў. Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі дазволілі скараціць тэрміны стварэння новай збожжаўборачнай тэхнікі на 1 — 2 гады пры павышэнні якасці канструкцыі. На той час мы ўжо падлічылі, што збожжаўборачнай тэхніцы краіне патрэбна ў тры разы больш, чым кормаўборачнай (пастаўку якой больш-менш рытмічна ажыццяўлялі айчыныя прадрывствы, у тым ліку «Гомсельмаш»). І што яна знойдзе сваёй спажываць не толькі ў Беларусі, але і ва Украіне, у Расіі.

— Калі на хвілінку ўявіць, што усё гэта не было з зроблена, то што стала б са шматлікім калектывам прамысловыга гіганта і што чакала б айчыныя земляробства?

— У савецкіх часы 95 працэнтаў прадукцыі «Гомсельмаша» планавана пастаўлялася за межы Беларусі. Асноўнай прадукцыяй была самаходная і прычальная кормаўборачная тэхніка. І калі гэтыя 95 працэнтаў у агульнай не разбіраўся развалу вялікай краіны адпалі,

што такі вынік прынесла калектыўная праца больш як 20 тысяч чалавек. Тых 18 з лішкам, якія працуюць на «Гомсельмаш», і нашых пастаўшчыкоў, сумеснікаў, навукоўцаў ВНУ і НАН Беларусі — яны таксама не падвалі. Удалося знайсці нейкую агульную струну, калектыўны алгарытм, і ўсё спрацавала дакладна і без праколў. Хацелася б па даручэнні Валерыя Аляксеевіча Жмайліка, і ад нас з Іванам Мікалаевічам Шыла шыфра падзякаваць усіх удзельнікаў праекта. Мы разумеем, што, з аднаго боку, гэта ўзнагарода за зробленае, а з іншага — павышэнне адказнасці за будучыню калектыўнай справы. Хацелася б паказаць, што мы не проста крочым у агульных шэрагах збожжаўборшчыкаў, а прыносім нешта новае. Той аванс даверу ў выглядзе Дзяржаўнай прэміі, які мы атрымалі, не быў памылкай, і што мы на самай справе здолелі ўнесці свой, беларускі ўклад у сусветнае камбайнабудаванне.

— Тут — не проста «за працу». Справа ў тым, што ўсё гэта за год у спажываюць (а наша лінейка створана пад патрэбы і магчымасці розных іх катэгорыі) значна змяніліся прыярытэты. У першую чаргу гэта датычыць тых замкнёных кліентаў, хто можа справы з амерыканскімі і звязанымі з імі еўрапейскімі банкам, што пацярпелі ў



Высокакваліфікаваныя слесары-рамонтнікі Віктар КОТАЎ і Анатоль БАТРАКОЎ займаюцца «вадаводай» падборчыка траў новага пакалення.

выніку крызісу. Палацежаздольнасць іх разка ўпапа, а патрэба ў нашай тэхніцы ёсць. Шукаюць замяненні сродкі, каб атрымаць гэтую тэхніку. А ў тым, што яны хацелі б купіць гомсельскія камбайны, я лішні раз пераканаўся, калі зусім нядаўна мы былі на Кубані, дзе ўдзельнічалі ў міжнароднай выставе «Залатая ніва 2009». Аб сваім жаданні гаварылі прадстаўнікі Украіны, Польшы, Рэспублікі Беларусь. Ён — член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

плюс працаваць як трактар на рознага кштталу глебаапрацоўчых аперацыях. На працягу сезона мы апрабавалі такога класа машыны толькі на апрацоўцы глебы, выкарыстоўвалі чыста як трактар, і то гаспадары засталіся задаволены. «Такія машыны пасля даводкі мы ў вас будзем браць». Так што гэта найбліжэйшая будучыня, і ўжо з наступнага года мы можам пачаць вырашаць пытанні на экспартце новай тэхнікі, у тым ліку ў Расію.

Пры гэтым мы кіраваліся статыстыкай, якая не можа не ўразаць. Калі ў Беларусі аснашчаны збожжаўборачнай тэхнікай, што эксплуатацыя не больш за 10 гадоў, складае прыкладна 70 працэнтаў (гэта значыць, старых машын засталася ўсяго 30 працэнтаў), то па ўсім астатнім СНД сітуацыя роўна адваротная. Восем чаму нашы комплексы на базе энергасродкаў, калі яны будуць даведзены да ладу і калі змогуць працаваць з іх у раллі, на воўры, адначасна знойдуць сабе шырокае прымяненне ў СНД.

А што датычыць «самаходак», то спецыялізаваныя камбайны традыцыйна карыстаюцца ў земляробаў вялікім попытам. У Расіі, скажам, камбайны, супастаўныя з нашымі 1218, проста не выпускаюцца. Таму яны бяруць з задавальненнем. І нашы машыны

паказваюць на палях Украіны і Расіі вельмі добрыя вынікі. Калі ў нас лічыцца, што 300 — 350 гектараў за сезон — гэта не блага, то там нашы самаходныя ўбіраюць да 700, а то і 1000 гектараў. Гэта што датычыць найбліжэйшых перспектываў. А перспектывы больш дальнага плана... Хоць энергасродкаў

лінейка беларускага «Палесся» 1999 год. Збожжаўборачны ратарны комплекс КЗР-10 прапусконнай здольнасцю на хлебнай масе не менш 10 кг/сек, аптымальны для палюў з ураджайнасцю да 45 ц/га. 2001 год. Збожжаўборачны камбайн КЗС-7 прапусконнай здольнасцю 7-8 кг/сек, забяспечвае эфектыўную ўборку на палях з ураджайнасцю да 30-35 ц/га. 2005 год. Збожжаўборачны камбайн КЗС-10К прапусконнай здольнасцю 10 кг/сек, аптымальны для палюў з ураджайнасцю да 50 ц/га. 2006 год. Збожжаўборачны камбайн КЗС-1218 прапусконнай здольнасцю 12 кг/сек, аптымальны для палюў з ураджайнасцю да 70 ц/га. 2008 год. Збожжаўборачны камбайн КЗ-14 прапусконнай здольнасцю 14 кг/сек, аптымальны для палюў з ураджайнасцю больш за 70 ц/га.

зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— На мінулай дзень сустрачыліся вы казалі: мы не імкнемся зрабіць для Беларусі машыну з прапусконнай здольнасцю 16-20 кілаграмаў збожжа ў секунду. Не перадамалі? Ці такая тэхніка ўсё ж можа быць створана, хоць бы на экспарт?

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных. — На мінулай дзень сустрачыліся вы казалі: мы не імкнемся зрабіць для Беларусі машыну з прапусконнай здольнасцю 16-20 кілаграмаў збожжа ў секунду. Не перадамалі? Ці такая тэхніка ўсё ж можа быць створана, хоць бы на экспарт?

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.



Задачы аддзела дынамікі і трываласці канструкцый ГСКБ Аляксей ВЯРСКІ і інжынер-канструктар Наталія ХУДЗЯКОВА вядуць апытальніцкую павертаннага патоку ў сістэме ачысткі.



Гаюльня канвеер «Гомсельмаша» працуе з поўнай нааўражэннасцю.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

— Зразумела, што тэра працаваць, трэба садзіць іх на такую машыну, якая і замяніць сабой дзесяць маласільных.

ўкараненне новых тэхналогій, тых жа тэхнічных навінак, якія часам здольны даць неверагодны эффект. Наагул, на «Гомсельмаш» робіцца вельмі многае ў гэтым напрамку. Напрыклад, сёлетня завяршаецца пераабсталяванне ўсяго звырачнага перадазлеу, а там больш за тры сотні зварачных апаратаў. У выніку радыкальна мяняецца якасць зваркі, і гэта дадаткова дабавіць у вачыч спажываюць павялічыць да нашага брэнда.

Новая афарбовачная лінія разлічана пад парашковую афарбоўку — самае перадавое, што ёсць у свеце па трываласці, па багаці палітры фарбаў.

На завозе ліцэнзія і нармальна зманціравана і пазітана запускаяцца камп'ютарызаванае ліцейнае абсталяванне, якое дазваляе мець высокакаснае ліццё для мастоў, рэдуктараў — рознага роду высокатэхналагічна ліцейны дэталі на самым лепшым якасным узроўні, які сёння даступны для Еўропы. Тыя недахопы, якія былі вядомы і нам, і спажываць, мы павінны тэхналагічным шляхам выключыць.

На завозе, у адрозненне ад усіх нашых канкурэнтаў, шырока пачаў выкарыстоўвацца метад вібраванасці, раней даступны толькі абароннай прамысловасці. Гэтым метадам правяраецца амаль кожная машына, і такім чынам выяўляюцца яшчэ на завозе і ліквідуюцца скрытыя дэфекты.

— Ці прыклялася на «Гомсельмаш» сістэма кіравання вытворчасцю SAP? — Сістэма пакуль працуе ў трывожным рэжыме. Яна дазваляе аўтаматызаваць рух інфармацыі, што адносіцца да кіравання вытворчымі працэсамі, да перамяшчэння матэрыяльна-тэхнічных каштоўнасцяў, дакументацыі, падрыхтоўкі вытворчасці і інш. Ахопліваючы ўвесь жыццёвы цыкл прадпрыемства, даць менеджару магчымасць наглядна, на экране камп'ютара, бачыць, у якім стане справа: што з вытворчым графікам, дзе ёсць задедз, якія рэсурсы ў наяўнасці. Выключышы чалавечы фактар.

— А ці выйшаў завод на ўзровень 4000 машын у год, які збіраўся? — Па месчным аб'ёме выйшлі з запасам. На «Гомсельмаш» работы вельмі многа, людзі працуюць у дзве змены, у выхадныя дні, бо ўборачны сезон не за гарамі. У гаспадаркі краіны трэба паставіць 1300 збожжаўборачных машын.

— У прадпрыемстве ёсць магчымасці далейшага нарошчвання выпуску збожжаўборачнай тэхнікі? — Рэарганізацыя камбайнавай вытворчасці, праведзеная ўвосень, дазволіла рэальна павялічыць аб'ём выпуску да таго ўзроўню, які мы толькі што назвалі. Канвеерная зборка пайдзе невялікіх рэзерваў, выпуск можна яшчэ нарасціць, шырыць выкарыстоўваючы блочную зборку.

Нам пакуль трэба шмат папрацаваць для перадазлеу рынку на сваю карысць, з 8,5 працэнта нарасціць долю да 10 — 12, тады і паўстане пытанне далейшага нарошчвання выпуску машын. Патэнцыял ёсць, і мы не «пасаромеемся» яго выкарыстаць. Кіраўніцтва ВА «Гомсельмаш» паставіла за мэта, каб гомсельская тэхніка была прадстаўлена там жа, дзе прадае сваю прадукцыю «John Deere».

— І асабістае пытанне, Андрэй Анісімавіч. Работа ў складзе Нацыянальнага сходу вам дабавіла сіл? Ці, прабачце, толькі аднімае час, яка і так няма?

— Калі разумееш абстаноўку, у якой працуюць краіна, галіна, тваё прадпрыемства, то прасцей ставіць і выконваць больш лакальныя задачы і расставіць прыярытэты. Часта бываюць рэаённыя, працягваюць якіх вылучылі мяне ў склад Нацыянальнага сходу — у Калінінкі, Мазыры і Рэчыцы. Гэта дапамагае правільна ацэньваць сітуацыю ў краіне, уплывае яе пры рабоце ў Савец Рэспублікі. Людзі звяртаюцца з праблемамі, якія не ўдалося вырашыць на «звычайным узроўні», і часта гэта падстава для аналізу дзейнасці нашых законаў. Гэта таксама важная работа, якую патрэбна выконваць добра-ацэнлена.

Публікацыю падрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ. Фота Марыя ЖЫЛІНСКАЯ. Выкарыстаны таксама здымак з архіва прадпрыемства.

Ад рэдакцыі. Выказваем шчырую ўдзячнасць намесніку гаюльня інжынера ГСКБ Віктару Іванавічу СУСАВУ за дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага матэрыялу.

УНП 40005396.



Вядучы інжынер-канструктар Сяргей УТКІН і начальнік комплексу стэндавых выпрабаванняў Мікалай ВОЛАСАЎ праводзяць даследаванні двухпатокавай трансмісіі ўніверсальнага энергетычнага сродку.



У аддзеле мастацкага канструявання: інжынер-канструктар Дзмітрый ДРАЗДОЎ, заадачы аддзела — гаюльня дызайнер Сяргей КРАПІВІН і генеральны канструктар Андрэй ДЗЮЖЭВ.



Слесар механізаваных работ Канстанцін КУР'ЯК, гаюльня інжынер ГСКБ Сяргей ФЕДАРОВІЧ і намеснік дырэктара Васіль АНТАНЮК.

Львоў чакае прызнанне прафесійных заслуг, а Рыбаў — новая магчымасці

У АБЕН. Настаў час перагледзець жыццёвыя мэты: адкінуць тыя, якія сталі недасяжнымі або нецкавымі, і паставіць перад сабой новыя, якія больш адпавядаюць моманту. У панядзелак, хутчэй за ўсё, вас будзе раздражняць нават старыя шпалеры. Не зрываць свой гнеў на навакольных, лепш пачніце канцэптуальны рамонт.

ЦЯЛЭЦ. У аўторак хтосьці або штосьці можа моцна разлаваць вас, але не варта рваць і кідаць — вы можаце атрымаць з сітуацыі пэўную выгаду, калі захваеце спакой. Будзеце карыстацца поспехам у супрацьлеглага полу, навакольныя будуць захапляцца і сімпатызаваць вам. У канцы тыдня вялікая верагоднасць з'яўлення побач людзей, здольных паўплываць на ваш лёс.

БЛІЗНЯТЫ. Паспрабуйце арыентавацца не толькі на сябе. У такой сітуацыі вы толькі выйграеце, калі пойдзеце на язнанчыны ўступкі. Панядзелак удалы для рэалізацыі задум: яны прынясуць поспех і ўмацоўце аўтарытэт. У аўторак паспрабуйце не звязваць сябе ніякімі абавязанасцямі.

РАК. Надшышо спрыяльны перыяд для набывання новых ведаў і павышэння прафесійнага узроўню. Шумная вечарынка ў панядзелак не прынясе нічога, акрамя стомленасці. У другой палове тыдня, дзякуючы шчодрасці і рознабаковасці вашай асобы, у вас могуць з'явіцца аднаўражы прыхільнікі. Інтуіцыя будзе падказваць дакладныя рашэнні.

ЛЕУ. Надаець пільную увагу зносінам з патрэбнымі і ўплывымі людзьмі. Можна пацешыць прызнаннем вашых прафесійных заслуг. У чацвер і пятаку ўпаўненасць ва ўласных сілах зробіць усё за вас. У нядзелю парты перагледзець стратэгію адносінаў са сваякамі.

ДЗЕВА. Каб планы рэалізаваліся, яны павінны быць рэалістычнымі. Будзеце больш уважлівымі — не прапусціце важнай інфармацыі, ад якой, можа быць, залежыць найбліжэйшая будучыня. Не імкніцеся адмаўляцца ад мінулага, прыміце яго такім, якое яно ёсць. У чацвер астудзіце сваю гарачнасць і не пільвайце сук, на якім сядзіце.

ШАЛІ. Ёсць верагоднасць, што на гэтым тыдні вы сутыкнёцеся з сацыяльнымі праблемамі. Па дапамогу лепш звяртацца да сяброў або блізкіх сваякоў. Не бойцеся праяўляць актыўнасць у змаганні за свае правы. У панядзелак верагодна знаёмства з людзьмі, якім цікавыя вашы праблемы. У сярэдзіне тыдня не працягвайце запішанай даверлівасці ў дачыненні да калегаў: шматлікімі іх учынкамі будучы кіраваць глыбока асабістымі меркаваннямі, сярэдзіне думак аб вашым дабрабыце можа і не быць.

СКАРПІЁН. Лепш заняць чакальную пазіцыю і высветліць намеры навакольных. Надшышо час асэнсавання дасягненняў. Нядзелю было б таксама знайсці момант для адлчачыку, хоць бы кароткачасовага. У панядзелак можна вызначыць сабе тысячну спраў адразу і выключы іх частку яшчэ і з лёгкасцю зрабіць. У нядзелю кантралюйце эмоцыі, не працягвайце іх закладна бурна.

СТРАЛЕЦ. Паверце ў свае сілы, ганіце прэч ад сябе няўпэўненасць і страхі — яны могуць стаць перашкодамі для руху наперад. У панядзелак карысна дакладнае планаванне сітуацыі найбліжэйшага месяца. У сярэду можаце разлічваць на падтрымку сяброў і сваякоў. Нядзелю можа быць актыўным днём, які запатрабуе ад вас праўлення рашучасці, не бойцеся зрабіць важныя крокі, перагледзець погляды і змяніць тактыку паводзінаў.

КАЗЯРОГ. На шляху да ажыццяўлення планаў апынецца шмат спакус, здольных адвесці вас у бок. Будзеце больш асцярожнымі, засноўваючы дзеянні на нядаўна атрыманай інфармацыі: верагодны пэўны скажэнні. Калі ваша галава перапоўненая ідэямі, паспрабуйце пакуль не прымаць ніякіх сур'ёзных рашэнняў: неабходна дачакацца важных навінаў. Тым, хто апынецца удалачыні ад дома, неабходна пазбягаць малазнаёмых кампаній.

ВАДАЛЕП. Дзейнічайце, доўга не разважаючы. Інтуіцыя і інтуіцыя не падыдуць. Праблемы на працы, хутчэй за ўсё, вырашацца на вашу карысць — у любым выпадку сябры і заступнікі дапамогуць. Аўторак будзе досыць напружаным і насычаным падзеямі працоўным днём. Гэты дзень можа ўнесці нечаканыя карэктывы ў планы, але ўсё гэта да лепшага. У суботу адважна барыцеся за сваю цяжкую справу.

РЫБЫ. Накіруюць усё сілы на павышэнне ўласнага інтэлектуальнага узроўню. Сустрэчы будучы важныя, яны дазволяць свечасова атрымаць важную інфармацыю і новыя магчымасці. Паспрабуйце быць больш лаяльнымі да чужых недахопаў. Нават калі не будзеце ўпэўненыя ў тым, што вашы ідэі свечасовыя, рызыкніце закласці падмурк новай справы. Не выпускайце магчымасць павучыцца ў калегаў і, у сваю чаргу, падзяліцца з імі досведам.

ДЗЯВОЧЫЯ САКРЭТЫ

Як зрабіць сваё імя больш прывабным?

Для кожнай з нас вялікае значэнне мае імя. Яно — вербальная выява чалавечай асобы, частка нас саміх. Аднак навакольныя могуць успрымаць мелодыю нашага імя па-рознаму. Астролагі і нумаролагі сцвярджаюць, што адно імя можа выклікаць у падвядомасці стаючыя эмоцыі, прыцягчы да нас сімпатый навакольных, а другое — наадварот, адштурхнуць патэнцыйных сексуальных партнёраў.

Прычына ў тым, што ў гукворы вылучаюцца розныя вібрацыі кожнага імя працягваюцца энергіі розных планет. Напрыклад, у імянах Аляксандра, Вера, Тамара гукаць энергіі Сонца. Дзячучы такімі імянамі мужчыны успрымаюць як больш яркі і цікавы. Зусім іншы настрой стварае імя Лада. У ім даміруе энергія Месяца, таму жанчыны з такім імем вылучаюцца зменлівацю і патэнцыйнацю. Вы самі можаце пралічыць, якую энергію нясе ваша ўласная імя. Для гэтага трэба скласці паслядоўна ўсе лічбы, якія адпавядаюць літарам вашага імя. Скарыстаўшыся табліцай. Калі атрымаецца двухзначная сума, яе лічбы трэба складваць паміж сабой, пакуль не застаецца адна.

- 1 — А, І, С
- 2 — Б, Й, Т, Ы
- 3 — В, К, У, Ь
- 4 — Г, Л, Ф, Э
- 5 — Д, М, Х, Ю
- 6 — Е, Н, Ч, Я
- 7 — Ё, О, Ц
- 8 — Ж, П, Ш
- 9 — З, Р, Ў

дуч часта запрашаць на адказныя пасады і рэдка — на рамантычныя спатканні.

6 — Венера. Лічбыца, што найлепш для жанчыны, калі ў яе імя «гучыць» Венера. Такое імя прымусяць мужчын верыць, што вы — абаяльная асоба, здольная на моцныя пацукі.

7 — Сатурн. Планета накладвае шмат абмежаванняў. Жанчыны, у імені якой «зашыфраваны» Сатурн, навакольныя успрымаюць як натуру халодную і стрыманую, якая не стане «круціць раманы».

8 — Уран. Планета дапамагае дасягнуць свабоды ад усіх умоўнасцяў. Жанчыны з «уранічным» імем здольныя на самыя неверагодныя авантуры. А мужчыны гэта цэняць.

9 — Нептун. Ён ахугвае жанчыну флерам таямнічасці, хаця далёка не кожны кавалер знойдзе час і ахвоту гэтую таямнічасць разгадаць.

Калі вы не вельмі задаволены ўплывам ваша планеты-апакуна, можна знайсці памяншальна-паўшчотную форму вашага імя, у якой загучыць іншая, больш «жаночая» планета (лепш Месяц ці Венера).

Іна АРЭХВА.

БРАТОК-СУСЕД

Песня «Браток-сусед» віталі новае тысячагоддзе Кастусь Цыбульскі і Мікола Яцкоў. І шчыра жадалі, каб даўня традыцыя сяброўства, вернай дружбы арганічна ўвайшла ў новы час, драматычна напружаны, канфліктны. Шісто так трывала не яднае грамаду як сардэчнасць, узаемадапамога, цэльна суседскі стасункі. Будзем моцныя стваральным духам — і асветліцца, запыражэце рознакаляровай квецённай роднай зямля.

Верш Кастуся Цыбульскага
Музыка Міколы Яцкова

Я жыў, як усё, на сяброў багаты,
Ды чамусьці сусед не ідзе у хату.
Сам пайду да яго і зірну у вочы:
Ці крывадушны чаго? Ці прызначыня хочаш?

Прыпеў:
Гэй, сусед, стаў на стол,
Што у хаце маеш,
Калі любіш мяне,

Віншум Сяргея Мікалаевіча КАВАЛЮЧУКА з днём нараджэння.
Зычым моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, поспехаў, каханья.
Ніна Іванаўна.



Беларусьфільм атрымае копіі кінастужак савецкіх часоў

Дублікацыя зыходных матэрыялаў карцін «Беларусьфільма», якія захоўваюцца ў расійскіх архівах, з'явіцца ў нашай краіне. Праўда, не бясплатна, як хацелася б. Канкрэтныя сумы пакуль не вызначаны. Паміж беларускім і расійскім бокам ідзець перамоў, паведаўлі нам нясмік начальніка ўпраўлення кінавідамацтваства Дэлегацыі па кінематографіі Міністэрства культуры Беларусі Аляксей ВЯЗУЛЬЦ.

— Расійскі бок прызнае правы беларусаў на гэтыя фільмы, так званую інтэлектуальную ўласнасць. Але носьбіты — стужка — знаходзяцца ў адпаведных архівах. Усяго іх чатыры. Гэта высветлілася яшчэ ў савецкія часы. Перадаць нам бязвыплата правы на карціны «Беларусьфільма» Масква не пагаджаецца. Там патрэбны немалыя грошы. Калі зможам настаяць, каб частку копія зрабіць самі, гэта абдыдзецца танней. На жаль, высветлілася, што прыкладна да дзесяці мастацкіх фільмаў розных часоў зніклі. Усяго іх больш за паўтрасоты, толькі мастацкіх калі трохсот.

Пытанне перадачы Беларусі права на кінастужкі абмяркоўвалася ў Маскве на пасяджэнні камісіі парламскага сходу, пасля — на нарадзе камітэта Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Магчыма, менавіта за кошт Саюзнай дзяржавы Беларусь зможа атрымаць копіі кінастужак.

Вера КАПІТАНАВА.

СКАНВОРД + ЛАБІРЫНТ

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

На вяселлі: сяброўка маладой	Верхняя дэтал верхняй паловы адзежыны	Бунны галамандскі порт	Разнавіднасць кавяльпо	Ломік рыбало-ва-пад-ледніка	Орган кіравання войскамі	Орган смаку	Важкі доказ невінаватасці	Прыгожая расліна з буйнымі кветкамі
Аздаба з карунака каўяра, сарочкі	Чарыжж участка будынка і пад.	Купля-продаж тавараў партыямі	Антыпод і антыпін	Настаўнік з «Паўлінкі» — *** Сарока	Насавая частка пабуды судна	Разная прашч-легласць	Розная прашч-легласць	Прыгожая расліна з буйнымі кветкамі
Пункт аховы, пост	Інструмент смычковай групы	Так званы белы клён	Маладая авечка	Асоба, адказная за работу машын	С/г машына для ачыстка збожжа	Паўднёвы моцны напой	Задья-кальнае сусор'е	Двухкортнае судна
Трава другога укусу	Стр-сеня ветрам плады	Верты-кальная апора моста	Пера-наж оперы «Атэла»	Зялёнае пакрыва зямлі	Спосаб друку	Сусед Ма-лардыты — горад Украіны	Прадмет фурнітуры адзежы	Дэтал афармлення кішэні
Кісла-малочны прадукт	Чара-дзей, чараўнік	Кісла-малочны прадукт	Чара-дзей, чараўнік	Кісла-малочны прадукт	Чара-дзей, чараўнік	Кісла-малочны прадукт	Чара-дзей, чараўнік	Кісла-малочны прадукт

Б У Г Е Ц У Л А Б Р А
А Д У Л Д М Я Р А У Х
Ў Н С П З Е Я О Р Н К
К І В Я К І Ч Н Ц А А
Ч Ы А К Ш Р А Ё Ц О В
Ч Г У Н В Л М Н Ы Д П
А Р Ч А А Ы К І Р У Р
Ў А Н І Ч Н А Р Ь Л Ы
Н І К К К А К І Н А В
Ш Е Ц Т А Ч І З Н Т Н
А В Ч Ы Р А М К І К І

сплятаюцца ў словы па гарызанталах (злева направа і справа налева) і па вертыкалах (зверху ўніз і знізу ўверх), але не па дыяганалі. Гэта правіла — традыцыйнае. Адно слова ў якасці ўзору пазначана.

1. Стратіель [8]. 2. Дятель [10]. 3. Каменшчк [5]. 4. Зацхлік [8]. 5. Счетовод [10]. 6. Певец [6]. 7. Руководитель, управлнячк [8]. 8. Железнодорожник [10]. 9. Швеля, портніха [6]. 10. Мельнік [6]. 11. Волшчобнік [8]. 12. Паркімахер [9]. 13. Частнік [9]. 14. Саложнік [5]. 15. Читател [5]. 16. Извозчнк [8]. 17. Ігрок [5].

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь извещает о проведении открытого конкурса по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытого акционерного общества «Трест «Спецсельстрой» (далее — ОАО «Трест «Спецсельстрой»); Конкурс состоится **20 августа 2009 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, переулок Красновозвездный, 12.**

Продавец — Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, г. Минск, переулок Красновозвездный, 12.

Для участия в конкурсе в срок до 16.00 5 августа 2009 г. по адресу: г. Минск, пер. Красновозвездный, 12, каб. 401 предоставляются следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе по установленной форме;
- юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь — копии (без нотариального засвідчельствавання) устава (учредительного договора — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной регистрации, доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителю);
- индивидуальными предпринимателями — копия (без нотариального засвідчельствавання) свидетельства о государственной регистрации;
- представителями физических лиц, индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь — нотариально заверенная доверенность;
- юридическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в конкурсе) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
- юридическими и физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иным финансово-кредитным учреждением, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;
- представителями физических лиц — нерезидентов Республики Беларусь — легализованная в установленном порядке доверенность, представляемая юридическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — легализованная в установленном порядке доверенность или иные легализованные в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия представителя;
- документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на совершение сделки, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

При подаче документов на участие в конкурсе физические лица, представители физических и юридических лиц представляют копию документа, удостоверяющего личность, и его подлинник для сверения его копии лицом, принимающим документы.

Не допускается одновременное участие в конкурсе заинтере-

сованных лиц: физических лиц, состоящих в родственных отношениях или браке; юридических лиц, участниками которых выступают одни и те же физические и (или) юридические лица; юридических лиц, в уставном фонде которых одно и то же юридическое или физическое лицо имеет долю в размере двадцати и более процентов; юридических лиц, одно из которых в соответствии с законодательством признается дочерним или зависимым по отношению к другому.

Для участия в конкурсе уплачивается задаток в сумме 395 556 500 (триста девяносто пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот) белорусских рублей на счет № 3642974000028 в филиале № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 720; получатель платежа — фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, УНП 102314789.

Задаток уплачивается в срок до 13 августа 2009 г. согласно договору о задатке, заключаемому с Фондом государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь при регистрации заявления на участие в конкурсе.

20 августа 2009 г. в 10.00 участники предоставляют в комиссию в запечатанном конверте соответствующие условиям конкурса предложения по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении ОАО «Трест «Спецсельстрой», а также инвестиционный проект, соответствующий условиям конкурса.

Предложения участников по цене акций, не превышающие начальную цену акций, и (или) предложения по выполнению условий конкурса, не соответствующие условиям конкурса, комиссией не рассматриваются.

Из двух и более участников, предложения по выполнению условий конкурса и инвестиционные проекты которых полностью соответствуют условиям конкурса, комиссия определяет победителя участника, предложившего наиболее высокую цену за акции. В случае равных предложений по цене акций двух и более участников, победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие дополнительные условия.

Договор купли-продажи акций заключается с победителем конкурса в срок не позднее 20 дней с даты подписания протокола о результатах конкурса.

Победитель конкурса обязан возместить расходы Продавца на публикацию извещения о проведении конкурса и на проведение оценки рыночной стоимости акций в течение 3 рабочих дней с даты проведения конкурса.

Получить более подробную информацию об ОАО «Трест «Спецсельстрой», условиях конкурса, ознакомиться с проспектом эмиссии и годовой бухгалтерской отчетностью акционерного общества по состоянию на 1 января 2009 г., проектом договора купли-продажи акций можно по адресу: г. Минск, пер. Красновозвездный, 12, каб. 401.

Контактные телефоны:
Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу (017) 284 89 36, 284 85 62.
Департамент ценовой политики Министерства экономики (017) 200 68 45, 222 67 17, 222 67 72.

№	Полное и сокращенное наименование открытого акционерного общества, его адрес	Установленный фонд, шт. акций	Номинальная стоимость акции, рубль	Доля государства в уставном фонде		Предлагается для реализации		Начальная цена		Условия конкурса в отношении ОАО «Трест «Спецсельстрой»
				кол-во акций, шт.	в % к УФ	кол-во акций, шт.	в % к УФ	акции, рубль	пакета акций, рубль	
1	Открытое акционерное общество «Трест «Спецсельстрой» (ОАО «Трест «Спецсельстрой»), г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 а	99908	4400	96732	96,82	96732	96,82	40892	3 955 564 944	Внесение в 2009—2013 годах в уставный фонд ОАО «Трест «Спецсельстрой» в виде вклада денежных средств в сумме, эквивалентной 3,61 млн. долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату внесения этих средств. Сохранение в течение пяти лет с даты подписания договора купли-продажи акций видов деятельности, осуществляемых ОАО «Трест «Спецсельстрой», и создание в 2009 году дополнительно 71 рабочего места.

За ОАО «Трест «Спецсельстрой» зарегистрированы земельные участки общей площадью 1,708 га в г. Минск.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ДАПАМАЖЫ САБЕ САМ

Ахілесова пята
Якая жанчына не марыць мець прыгожы, пячотна-ружовыя пяткі? Аднак надшышо доўгачаканае лета, мы прымерваем свае любімыя басаножкі і з сумам заўважаем, што нашы пяткі такія далёкія ад дасканаласці. Але не трэба засмучацца, бо гэта праблема цалкам вырашальна. Неабходна толькі часцей свее ношкі прыемнымі касметычнымі працэдурамі: ванначкамі, кампрэсамі, масажам і г.д.

НЕБЯСПЕЧНЫЯ ТРЭШЧЫНКИ
Калі вы заўважылі, што зведваеце дыскамфорт пры хадзе, а падшывы ног «гараць», нібы вы ідзце па гарачым вуголі, ды яшчэ пры гэтым з'яўляцца нясчэрпны боль у пятаках, то гэта значыць, што ў вас з'явіліся трэшчынкі. Медыкі лічаць, што трэшчынны рознай глыбінні сведчаць аб прамернай сухасці скуры.

Каб не было запалення і скура ваших ног не нагадвава растрэпаную глебу пустыні, вам трэба крыху папалакаціцца пра яе. Скуру ног можна зрабіць мяккай і гладкай, калі штодня пасля цёплых ванначак (аб іх мы падрабязна расказвалі ў нумары ад 13 чэрвеня) уціраць крыху цёплай алеі (лепш аліўкавы ці раназагойны са святэтаніку) або рабіць гарачыя травяныя абгортванні. Цудоўнымі памочнікамі з'яўляюцца раманак, ільняное сям'я, ваўчкі, трыпутнік, крапіва. Яны знімаюць запаленне і амалоджваюць скуру пятак.

Прыгатуйце настой з любіх названых зёлак (4 ст. лыжкі сыравіны заліце 2 л кіпеню, настойвайце 30 хвілін), намачыце ў гарачым настое невялікай кавалкі баваўнянай тканіны і прыкладзіце да пятак. Закуціце цафанамам, наверх надзеўце шарсцяны шкарпэткі. Праз гадзіну кампрэс зніміце і лёгкімі кругавымі рухамі уватрыце ў скуру пятак любы пажыўны крэм. Працэдура нескладаная, але вельмі эфектыўная.

● Пазбягайце ад тонкіх «насечак» на пятаках можна ўсюго за некалькі дзён, калі прыкладваць натарыяваныя яблыкі. Натаруючы дробна сакавіты яблык, пакладзіце пюрэ на кавалак шчыльнай тканіны, прыкладзіце да пятак, зафіксуйце бінтам.

● Для ўвільгатнення глыбокіх трэшчын як мага часцей працірайце пяткі эрэзам свежага памідора. Няма памідора — скарыстайце таматны сок (толькі ні ў якім разе не кетчуп, бо вынікі будуць супрацьлеглыя).

● Пазбягайце ад глыбокіх трэшчын можна пры дапамозе бульбы. Адрэзьце бульбу ў цэнтрэра, разамічыце яе відэльцам, дадайце вады, у якой яна гатавалася. У мільдзін бульбяныя адвары патрымайце ногі 90—40 хвілін, затым апаласцеце цёплай вадою, змажце трэшчынны рыццёнай ці любым тлустым крэмам. Надзеўце на ноч тонкія баваўняныя шкарпэткі.

● Закліпачыце шпаленку малака, дадайце 2 ст. лыжкі дробна парэзаннага ліста падбелу. Трымайце на вадзянай лазні на працягу 1 гадзіны, астудзіце, палажыце тонкім слоём на марлю і прыкладзіце да трэшчын на 20—30 хвілін. Трэшчынны паступова зацігнуцца і знікнуць зусім.

НОГІ ЛЮБЯЦЬ ЧАЙ
Пра ўнікальныя ўласцівасці зялёнага чаю ведаюць усё. На працягу тысячгадоў людзі атрымліваюць асалоду ад яго, захапляюцца ім як выдатным лекавым напоём, які знімае стомленасць, павышае працаздольнасць, дорыць бадзёрасці і здароўю. Лісце зялёнага чаю змяшчае вялікую колькасць мікраэлементнаў, што садзейнічае рэгуляванню усіх працэсаў арганізма.

Зялёны чай карысны як для ўнутранага, так і для вонкавага ўжывання, г. зн. за лічаныя дні з яго дапамогай вы можаце свае пяткі зрабіць мяккімі і гладкімі.

Заліце 1 ст. лыжку зялёнага чаю 100 г кіпеню, настойвайце 10—15 хвілін, зліце вадкасць, а разбужытую масу заваркі пакіньце. Пасля цёплай содавай нажой ванначкі старанна вытрыце ногі, нанясце на скуру пятак тоўсты слой крэму, а наверх разлажыце распараныя чайнікі. Праз 40 хвілін змыйце цёплай вадою, змажце пажыўным крэмам.

-2583-

ХАТНІЯ НАРЫХТОЎКІ

Клубнічныя далікатэсы

Клубніцы адкрываюць сезон хатніх нарыхтовак на зіму. Прапануем некалькі смачных і карысных рэцэптаў.

Варэнне (у адзін прыём)
На 500—700 мл: 1 кг клубніцы, 1,5 кг цукру, 1,5 шк. вады.
Прамываць агады халоднай вадою, выдаліце пладаножкі, засыпце цукрам. Пакіньце на 3—4 гадзіны, каб выдзеліўся сок. Перамываючы, пастаўце на невялікі агонь і варыце да гатоўнасці. Калі з'явіцца пенка, зніміце з агню. Гатавае варэнне разліце ў падыртаваныя слоікі, закрыйце накрывкамі, захоўвайце ў цёмным месцы.

Пяцхвілінка
1 кг клубніцы, 1,7 кг цукру.
Засыпце цукрам клубніцы, пакіньце на 5 гадзін. Сок, які выдзеліўся, зліце і давайце да кіпення. Дадайце туды ягады і варыце 5 хвілін з моманту закіпання. Разліце варэнне ў слоікі, закатайце. Пераварыце слоікі ўверх дном, пакіньце астываць. Захоўвайце ў халадзным месцы.

Клубніцы + парэчкі
На 700—1000 мл: 1 кг клубніцы, 500 г чорных парэчак, 1,5 кг цукру, 2 г лімоннай кіслаты.
Ягады памываць, выдаліце пладаножкі. Перашыце клубніцы і парэчкі цукрам, пастаўце ў халаднае месца на 3—4 гадзіны. На невялікі агні давайце варэнне да кіпення, зніміце пенку. Памешваючы, гатуйце 10 хвілін. Зніміце з агню на 1 гадзіну. Затым зноў варыце на невялікім агні 20—30 хвілін да гатоўнасці. Зніміце з агню, дадайце лімонную кіслату, добра перамываючы, разліце ў слоікі. Закатайце, захоўвайце ў цёмным месцы.

Джэм
На 500—700 мл: 1 кг клубніцы, 1 кг цукру, 1 шк. вады, 1 г лімоннай кіслаты ці сок 1/2 лімона.
Для сіропу растварыце цукар у вадзе і давайце да кіпення. Падыртаваныя клубніцы апусціце ў сіроп, варыце на невялікім агні 35—40 хвілін, каб джэм атрымаўся густым. У працэсе гатавання выдаліце пенку. У канцы дадайце лімонную кіслату

БЕЛАРУСБАНК

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательный совет
ОАО «АСБ Беларусбанк»
8 июня 2009 года
протокол № 12

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций
пятьдесят восьмого, пятьдесят девятого, шестидесятого, шестьдесят первого,
шестьдесят второго, шестьдесят третьего выпусков
Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);
сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32; телефон – (017) 2188408; телефакс / факс – (017) 2222626; e-mail – info@belarusbank.by.

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда
Уставный фонд Банка составляет 2.288.787.859.000 (два триллиона двести восемьдесят восемь миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) белорусских рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации
Бухгалтерская отчетность по итогам работы Банка за 2008 год опубликована 28 марта 2009 года в газете «Звязда» (№ 58).

5. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)
С более подробной информацией, а также с копией Проспекта эмиссии облигаций 58, 59, 60, 61, 62, 63 выпусков, оформленной в установленном порядке, можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации настоящего документа, в центральном аппарате Банка по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, а также в филиалах-областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение их рабочего времени.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

6.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о выпуске 58, 59, 60, 61, 62, 63 облигационных займов в соответствии с подпунктом 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 8 июня 2009 года, протокол № 12.

6.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера, номинальная стоимость облигаций:

Номер выпуска	58	59	60
Форма выпуска и вид облигаций	Бездокументарные, процентные, именные, неконвертируемые	Бездокументарные, процентные, именные, неконвертируемые	Бездокументарные, процентные, именные, неконвертируемые
Объем эмиссии	50 млн. долларов США	50 млн. долларов США	50 млн. долларов США
Количество облигаций	50 000 штук	50 000 штук	50 000 штук
Серия, номера облигаций	БЯ58 000001-050000	БА59 000001-050000	ББ60 000001-050000
Номинальная стоимость	1 000 долларов США		

Номер выпуска	61	62	63
Форма выпуска и вид облигаций	Бездокументарные, процентные, именные, неконвертируемые	Бездокументарные, процентные, именные, неконвертируемые	Бездокументарные, процентные, именные, неконвертируемые
Объем эмиссии	50 млн. евро	50 млн. евро	50 млн. евро
Количество облигаций	50 000 штук	50 000 штук	50 000 штук
Серия, номера облигаций	ВВ61 000001-050000	ВГ62 000001-050000	ВД63 000001-050000
Номинальная стоимость	1 000 евро		

6.3. Цель выпуска облигаций
Выпуск облигаций 58-63 облигационных займов осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы Банка.

6.4. Период проведения открытой продажи облигаций
58 и 61 выпуски – с 22.06.2009 по 30.11.2009,
59 и 62 выпуски – с 22.06.2009 по 28.02.2010,
60 и 63 выпуски – с 22.06.2009 по 31.05.2010,
если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций соответствующего(их) выпуска(ов).

6.5. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение облигаций 58-63 выпусков осуществляется путем открытой продажи облигаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для приобретения облигаций 58-63 выпусков покупатели могут обращаться в филиалы – областные (Минское) управления, филиалы, центры банковских услуг и центральный аппарат Банка. Отделения Банка в продаже облигаций не участвуют.
Продажа облигаций 58-63 выпусков осуществляется по текущей стоимости. В день начала открытой продажи (в день начала очередного купонного периода) текущая стоимость облигации равна номинальной стоимости облигации. Начиная со второго дня открытой продажи (со второго дня очередного купонного периода), покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за текущий купонный период со дня начала открытой продажи (дня начала текущего купонного периода) по день фактической продажи (день начала открытой продажи или день начала текущего периода и день фактической продажи облигации считается одним днем), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = \frac{Пд * Н * Т}{365 * 100}$$

где:
НКД – накопленный купонный доход;
Пд – процентная ставка в процентах годовых соответствующего выпуска;
Н – номинальная стоимость облигации соответствующего выпуска;
Т – период начисления купонного дохода (дней).
Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.
Расчет купонного дохода по облигациям 58-63 выпусков осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

6.6. Срок обращения облигаций
58 и 61 выпуски – 183 календарных дня (с 22.06.2009 по 22.12.2009),
59 и 62 выпуски – 273 календарных дня (с 22.06.2009 по 22.03.2010),
60 и 63 выпуски – 365 календарных дней (с 22.06.2009 по 22.06.2010).

6.7. Дата погашения облигаций
58 и 61 выпуски – 22.12.2009;
59 и 62 выпуски – 22.03.2010;
60 и 63 выпуски – 22.06.2010.

6.8. Размер купонного дохода по облигации. Порядок расчета и график выплаты купонного дохода
Доходность по облигациям установлена в размере:
58 и 61 выпуски – 8 (Восемь) процентов годовых;
59 и 62 выпуски – 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых;
60 и 63 выпуски – 9 (Девять) процентов годовых.
Выплата купонного дохода по облигациям производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца) в виде купонного (процентного) дохода в следующие даты:
58 и 61 выпуски – 22.09.2009, 22.12.2009;
59 и 62 выпуски – 22.09.2009, 22.12.2009, 22.03.2010;
60 и 63 выпуски – 22.09.2009, 22.12.2009, 22.03.2010, 22.06.2010.

Выплата купонного дохода осуществляется:
на основании реестра владельцев облигаций 58-63 выпусков, который формируется депозитарием Банка за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период;

путем перечисления суммы купонного дохода в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций 58-63 выпусков.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций 58-63 выпусков данных о счетах владельцев облигаций, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае, если дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Купонный доход за первый купонный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигации, по дату выплаты купонного дохода за первый купонный период включительно. Купонные доходы по остальным купонным периодам (включая последний) по облигации начисляются с даты, следующей за датой выплаты купонного дохода за предшествующий период, по дату выплаты купонного дохода по данному купонному периоду включительно (дату погашения).

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, указанной в части первой настоящего пункта.

$$D = \frac{Пд * Н * Т}{365 * 100}$$

где: D – купонный доход;
Пд – процентная ставка по купону соответствующего выпуска;
Н – номинальная стоимость облигации;
Т – количество дней соответствующего купонного периода.

Расчет купонного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года. Выплата части купонного дохода не производится.

6.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В случае приобретения Банком всего объема эмиссии облигаций 58 и/или 59 и/или 60 и/или 61 и/или 62 и/или 63 выпусков до даты начала их погашения в порядке, определенном п. 6.11 настоящего документа, Банк может принять решение о досрочном погашении соответствующего(их) выпуска(ов).

6.10. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций

При погашении владельцев выплачивается номинальная стоимость облигации, а также доход за последний купонный период (иные неполученные купонные доходы – при их наличии).

Погашение облигации производится в сроки, указанные в п. 6.7. настоящего документа, на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в долларах США (58, 59, 60 выпуски) и евро (61, 62, 63 выпуски) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций:
58, 61 выпуски – 15.12.2009;
59, 62 выпуски – 15.03.2010;
60, 63 выпуски – 15.06.2010.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.
В случае отсутствия в реестре владельцев облигации данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.
При погашении облигации 58-63 выпусков выплата части номинала облигации и/или части купонного дохода не производится.

6.11. Условия и порядок приобретения Банком облигаций до даты начала их погашения

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
ЗАВЕРЕНО
А.Л. Гальперин
19 июня 2009 года

В период обращения облигаций Банк обязуется ежемесячно осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца по текущей стоимости (порядок определения текущей стоимости указан в п. 6.5. настоящего документа) в следующие даты:

Номер выпуска	Даты выкупа
58, 61 выпуски	22.07.2009, 21.08.2009, 22.09.2009, 22.10.2009, 23.11.2009
59, 62 выпуски	22.07.2009, 21.08.2009, 22.09.2009, 22.10.2009, 23.11.2009, 22.12.2009, 22.01.2010, 22.02.2010, 22.07.2009, 21.08.2009, 22.09.2009, 22.10.2009, 23.11.2009, 22.12.2009, 22.01.2010, 22.02.2010, 22.03.2010, 22.04.2010, 21.05.2010
60, 63 выпуски	22.07.2009, 21.08.2009, 22.09.2009, 22.10.2009, 23.11.2009

Приобретение облигаций 58-63 выпусков осуществляется Банком:

- на биржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Банком;
 - на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
- Для продажи Банку облигаций 58-63 выпусков владельцы облигаций (юридические лица и индивидуальные предприниматели) должны подать в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:
- наименование владельца облигаций;
 - наименование ценной бумаги;
 - количество облигаций, предложенных для продажи;
 - наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае продажи облигаций на биржевом рынке);
 - юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
 - подпись уполномоченного лица.

В случае, если для осуществления продажи облигаций Банку владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть представлено в Банк в следующие сроки:

58 и 61 выпуски:	
Дата выкупа	Срок предоставления заявления
22.07.2009	не позднее 15.07.2009
21.08.2009	не позднее 14.08.2009
22.09.2009	не позднее 15.09.2009
22.10.2009	не позднее 15.10.2009
23.11.2009	не позднее 16.11.2009

59 и 62 выпуски:	
Дата выкупа	Срок предоставления заявления
22.07.2009	не позднее 15.07.2009
21.08.2009	не позднее 14.08.2009
22.09.2009	не позднее 15.09.2009
22.10.2009	не позднее 15.10.2009
23.11.2009	не позднее 16.11.2009
22.12.2009	не позднее 15.12.2009
22.01.2010	не позднее 15.01.2010
22.02.2010	не позднее 15.02.2010
22.03.2010	не позднее 15.03.2010
22.04.2010	не позднее 15.04.2010
21.05.2010	не позднее 15.05.2010

60 и 63 выпуски:	
Дата выкупа	Срок предоставления заявления
22.07.2009	не позднее 15.07.2009
21.08.2009	не позднее 14.08.2009
22.09.2009	не позднее 15.09.2009
22.10.2009	не позднее 15.10.2009
23.11.2009	не позднее 16.11.2009
22.12.2009	не позднее 15.12.2009
22.01.2010	не позднее 15.01.2010
22.02.2010	не позднее 15.02.2010
22.03.2010	не позднее 15.03.2010
22.04.2010	не позднее 15.04.2010
21.05.2010	не позднее 15.05.2010

Заявление передается в Банк по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня приобретения облигаций Банком), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32; тел.: 2188408, 2188146; факс: 2222626. Заявление, предоставленное после указанных дат, к исполнению не принимается.

Банк имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций 58-63 выпусков в иные сроки по цене, определяемой Банком;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций 58-63 выпусков;
- иные действия с приобретенными облигациями 58-63 выпусков в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 58 и/или 59 и/или 60 и/или 61 и/или 62 и/или 63 выпусков облигаций, Банк в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций соответствующего(их) выпуска(ов) денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной:
58 и 61 выпуски – 8 (Восемь) процентов годовых,
59 и 62 выпуски – 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых,
60 и 63 выпуски – 9 (Девять) процентов годовых за текущий купонный период, в котором принято решение о запрете соответствующего выпуска.

6.13. Дата и номер регистрации облигаций

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 19 июня 2009 года.

Регистрационный номер:
58 выпуск: 5-200-02-82;
59 выпуск: 5-200-02-83;
60 выпуск: 5-200-02-84;
61 выпуск: 5-200-02-85;
62 выпуск: 5-200-02-86;
63 выпуск: 5-200-02-87.

6.14. Информация об обеспечении облигаций

Банк выпускает облигации без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 названного Указа.

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка. Порядок выпуска облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь.

Заместитель Председателя Правления –
начальник ОПЕРУ ОАО
«АСБ Беларусбанк»
И.о. главного бухгалтера
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Г.С. Господарик
М.Н. Кулевская

<http://www.belarusbank.by>

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь, УНП 100325912.

СЕННЯ
Маладзік 22 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Блізнятаў.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня
Мінск	4.37	21.45	17.08
Віцебск	4.18	21.43	17.25
Магілёў	4.27	21.36	17.09
Гомель	4.33	21.22	16.49
Брэст	4.54	21.59	17.05
Гродна	5.04	21.50	16.46

Імяніны
Пр. Валерыі, Марыі, Багдана.
К. Бянігіна, Багдана, Міхала, Рафала.



НАДВОР'Е на заўтра

Геамагнітны ўзрушэнні

...у суседзі

ВАРШАВА +15...+17°C
ВІЛЬНЮС +18...+18°C
КІЕВ +28...+31°C
МАСКВА +18...+21°C
РЫГА +18...+17°C
С.-ПЕЦЯРБУРГ +17...+18°C

АВЯЗНАЧЭННІ:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

20 чэрвеня

Сёння — Суветны дзень бежанцаў.
1785 год — у горадзе Тарадзец Кобрынскай эканоміі (сёння — вёска ў Кобрынскім раёне) адбылася знамянальная падзея — адкрыццё Каралеўскага (Днепра-Бугскага) канала. Судна з каралем Станіславам Аўгустам на борце ўрачыста праплыло да наступнага шлюза. Ідэя будаўніцтва канала была выказана яшчэ ў 1635 годзе. Водны шлях злучыў басейн ракі Прыпяць з Заходнім Бугам. Цікава, што ў 1933 годзе ў гэты ж дзень быў адкрыты Беларуска-Балтыйскі канал імя Сталіна.

1918 год — апублікаваны артыкул англійскага лорда Грэя «Ліга нацый» з заклікам стварыць міжнародную арганізацыю для абмеркавання і вырашэння спрэчковых пытанняў у суветнай палітыцы.

«Шчырай дружбе ўласціва даваць парад і... выслухоўваць іх».
Цыцэрон (106–43 да н.э.), старажытнарымскі палітычны дзеяч, пісьменнік.

21 чэрвеня — ЛЕТНЯЕ СОНЦАСТАЯННЕ, ФЭДАР СТРАЦІЛАТ, ФЭДАР ЛЕТНІ

Дыяметральна супрацьлеглы зімовы сонца-стаянне з'яўляецца сітуацыя, калі наша сямціла знаходзіцца ў найвышэйшай кропцы свайго росквіту (у апегі). 20 і 21 чэрвеня ў прыродзе адбываецца так званая летняя сонцастаянне, калі працягласць дня становіцца максімальнай. На тэрыторыі Беларусі яна складае 17 гадзін 9 хвілін.

У гэты дні сонца «святкуе» сваю канчатковую перамогу над ноччу і адорвае зямлю самымі прыяглымі днямі, самымі моцнымі патакамі святла і цяпла. Зямля літаральна купаецца ў разнакавецці палёў і лугоў.

- Нашы продкі гэту кропку ў гадавым руху сонца лічылі сярэдняй лета. Пасля чаго дзень пачынаў памяншацца, сонца «паварочвалася» на восень, а значыцца, да «свайі смерці».
- Згодна з царкоўным календаром праваслаўных вернікаў, гэты дзень атрымлівае назву ў гонар святага Фёдора Страцілата. «Феодор Страцілат навальніцкі багат» — грывомы і маланкі ў гэты дзень прадказвалі дрэнныя сенакос. Калі ж раніцай з'яўлялася вялікая раса, то гэта прадказвала сухое лета і вялікі ўраджай.
- Народныя знахары раілі ў гэтыя дні варажыць аб суджаннях і шлюбе: для гэтага неабходна было некалькі дзён прытрымлівацца посту, а ў ноч з 20 на 21 чэрвеня заспаць на стол чысты абрус, накрыць стол смачнай ежай — «апоўначы суджаны прыйдзе выпіць віна з прыгатаванага для яго кубка».
- З Фёдора Страцілата калодзежы капаі! Будзе вада ў іх чыстая, п'яная і ад усякага ліхога вока на карысць. Над калодзежам, які дапамог «знайсці» Фёдора Страцілата, ставілі дубовы слупок, каплічку, прымацоўвалі абразок святаго.
- Вось яшчэ некалькі народных парад наконт таго, дзе капаць калодзеж: «Капай калодзеж на месцы, дзе расце шчаўра», «Дзе на зорцы першы туман калодзежца, там капай калодзеж», «На вадзяных месцах моцная раса».

Калі капаць калодзеж, кажучь
«Дзі, вада, з ракі, ідзі, вада, з мора, і ўся ў наш калодзеж. Амін».

- А яшчэ ў гэтыя дні назіралі за надвор'ем: Навальніца на Фёдора летняга — дрэнны сенакос. Грывомы з раніцы не да добрага.
- Калі ў час навальніцы чуваць раскасістыя грывомы, трэба чакаць доўга непагадзі.
- Раса на Фёдора — да ўраджайна лёну і канопляў. На Тодара раса — лета сухое і ўраджайнае.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усімхнёма!

У школе.
— Такім чынам, сёння ў нас будзе кантрольная.
— А калькулятарам карыстацца можна?
— Можна.
— А транспарцірам?
— Таксама можна. А зараз запішыце тэму кантрольнай: «Гісторыя Беларусі, XVII стагоддзе».

Пасля некалькіх чарак мужчына ў чарговы раз глядзіць на будзільнік, устае і прыбірае яго ў сумку.
Афіцыянт:
— Што, час ісці?
— Так, ужо два...
— Вы маеце на ўвазе дзве гадзіны?
— Не, два будзільнікі.

— Што ў праграмістаў хутчэй за ўсё зношваецца?
— Абаткі пальцаў.

— Доктар! Я ў Афрыцы падчыпіў нейкую заразу!
— Мужчына прыйшоў у бар, загадаў сабе гарэлку. Потым дастаў з кішэні будзільнік і паставіў перад сабой. Афіцыянт, падаючы гарэлку, пытае:
— А будзільнік навошта?
— А гэта каб ведаць, калі дадому збірацца.